

ЗОК-3 /1844

89

РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА

N5 МАЙ 1956

ФЕРДАЛЬНЫЙ
ВИЗЕМПЛАР

Ба 25
3229





Кадр з фільма «Зялёныя агні».

Moderato

Бы па.райце мнё, яс - чы - я
зо - ры, кіньце, зо.рж.адказ на зямлю. як пазыцца дзячага гора. чал. го . ра. як скл.

Песня Аксаны

з кінофільма «Зялёныя агні»

Словы К. КІРЭНКІ

Музыка Д. КАМІНСКАГА і
Ю. БЕЛЬЗАЦКАГА

Вы парайце мне, ясныя зоры,
Кіньце, зоры, адказ на зямлю,
Як пазыцца дзячага гора,
Як сказаць, што яго я люблю?

Мілы мой, маё шчасце-надзея,
Маладосць для цябе берагу
І прызнацца табе я не ўмейо,
І забыць я цябе не магу.

Знаю, сёння з другой ты гаворыш,
Знаю, сэрцам ты сёння з другой.
Вы парайце, вясновая зоры,
Што рабіць мне з дзячай тугой.

Я знайду, я знайду ў сабе сілы,
Разганю сваё гора-бяду!
Ты гукні, ты гукні мяне, мілы,
І к табе я з любоўю прыду.

заць, што ні го, я люблю людь міль мой, маё шчасце-надзея чы да
досце для цябе бе, бе он гу прызнацца цябе че ўмейо, зя
быць я цябе че мяне гу зна чо // ду.

ЗОК-3
1844

Пролетары ўсіх краін, еднайцеся!

РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ
ТРЫЦЦАЦЬ ДРУГІ

№ 5
МАЙ 1956

АБАРОНІМ ЖЫЦЦЁ І ШЧАСЦЕ ДЗЯЦЕЙ

ВЯЛІКАЯ сіла ў матчынай любві да дзяцей. Маці даюць свету сейбіта і шахцёра, будаўніка і трактарыста, паэта і героя—тых, хто стварае для чалавека ўсё цудоўнае на зямлі.

Маці, як гаварыў А. М. Горкі, глядзіць на сына, як на каштоўны падарунак Радзіме, як на добрую сілу, народжаную ёю ў дапамогу людзям.

Пачэсная роля абаронцы дзяцей вынікае з вялікага абавязку мацярынства—даць народу надзею і будучыню, здаровае і шчаслівае пакаленне. Ва ўсе часы і ва ўсіх народаў жанчына з'яўлялася верным апекуном і абаронцам шчасця дзяцей. Але яшчэ ніколі да нашых дзён такога актыўнага ўдзелу жанчына ў гэтым не прымала. Маці не хочуць бачыць сваіх дзяцей загінуўшымі і пакалечанымі ў новых войнах. Вось чаму ўмацоўваюць яны свае рады ва ўсенароднай барацьбе за мір, супроць ваеннай пагрозы. Мільёны матчынных сэрцаў у адзінным парыве імкнущца да захавання міру ва ўсім свеце.

Жанчыны-маці не лічаць вайну непазбежнай. Яны патрабуюць забароны атамнай зброі, выкарыстання атамнай энергіі ў мірных мэтах, разбраення і мірнага сусідавання.

Гэтыя светлыя імкненні не з'яўляюцца нязбытнаю марай. Ад народаў свету, ад жанчын і маці залежыць ператварэнне іх у рэчаіснасць. Найвялікшая адказнасць за лёс сваіх дзяцей, за лёс чалавецтва ўдзельнічын розных краін свету ў непераможны лагер барацьбітоў за мір. 200 мільёнаў жанчын 80 краін свету аб'едналіся ў Міжнародную дэмакратычную федэрацыю, якая няспынна змагаецца за ўмацаванне ўсегульнага міру.

Барацьба жанчын за мір носіць самы рознастайны характар. Больш паловы подпісаў пад Зваротам Суветнага Совета Міру сабрана жанчынамі.

Шмат подпісаў сабрала 78-гадовая аўстрыйская жанчына. Яе сын не вярнуўся з лагера ваеннапалонных, яе ўнук загінуў у часы другой сусветнай вайны, муж яе памёр пасля ранения ў першай сусветнай вайне. Але куды-бі пастукалася гэтая старая жанчына, ёй ніхто не адмаўляў у подпісе.

Удзельнікі жаночага кангрэса ў Лазане (Швейцарыя) у мінулым годзе ў тужлівым маўчанні слухалі Міёко Ямігучы—японскую маці з Нагасакі. Яна расказала пра нечалавечыя пакуты, якія перажыла, ходзячы па пекле палаючай зямлі ў пошуках цела мужа і сястры. Урэшце яна натыкнулася на іх халодныя трупы. Атамная бомба забрала ў яе і ў многіх іншых маці Японіі блізкіх. Яе дом і маёmacь згарэлі. Давялося жыць у пячоры. І ў гэты час Міёко нарадзіла дзячынку, якая не ведае бацькі. Маці няшчасная яшчэ і з-за таго, што яе дзячынка пакутуе атамнай хваробай. Каб не праклятая вайна, Міёко была-бі шчаслівай маці. А колькі такіх маці страцілі з-за вайны самае драгое на свеце—сваіх дзяцей.

Вось чаму мільёны матчынных сэрцаў у адзінным парыванні імкнущца да захавання міру. Голос жанчын-маці пранікае ў хаты рабочых, сялян і вучоных, у сэрцы ўсіх сумленных людзей свету і кліча іх да актыўнай барацьбы супроць падрыхтоўкі новай вайны, за мір, за жыццё дзяцей.

У час знаходжання ў Англіі Н. А. Булганіна і Н. С. Хрущова англійскія жанчыны зварнуліся з адозвай да прэм'ер-міністра Антоні Ідэна і Старшыні Совета Міністраў СССР Н. А. Булганіна.

Да адозвы далучыліся жанчыны розных палітычных поглядаў ўсіх класаў грамадства. Многія з іх з'яўляюцца маці, якія глыбока зацікаўлены, каб убяргчы свае сем'і ад вайны. Англійскія жанчыны шчыра просьціць Антоні Ідэна і Н. А. Булганіна на ўесь свет заявіць, што нашы народы будуць жыць у міры, заявіць аб сваёй згодзе спыніць выпрабаванне вадародных бомб у якасці першага кроку да разбраення.

Па ініцыятыве Міжнароднай дэмакратычнай федэрацыі жанчын устаноўлены Міжнародны дзень у абарону дзяцей — першае чэрвеня. Сусветная грамадскасць збираецца адзначаць яго вось уже пяты раз. І кожны, каму дорагі жыццё і шчасце дзяцей, далучаецца да барацьбітоў за мір.

Зараз самай надзённай патрэбай з'яўляецца скарачэнне ўзбраення, забарона атамнай і вадароднай зброі, на якія трацяцца незлічоныя народныя сродкі. Колькі мільёнаў дзяцей капіталістычных і каланіальных краін пазбаўлены з-за гэтага магчымасці наведваць школу! Колькі мільёнаў дзячыннак і хлопчыкаў замест вучобы ідуць на заработка, каб не памерці з голаду! Непасільны цяжар і клопаты кладуцца на іх кволяя плечы. Капіталістычны свет адбірае ў іх залатую пару дзяцінства. Хіба могуць з гэтым мірыца сумленныя людзі свету? Вядома, не.

Яскравым прыкладам самых цёплых клопатаў аб лёсе дзяцей з'яўляецца Совецкая краіна. Перад нашымі дзецьмі шырока расчынены ўсе шляхі-дарогі. Ім не пагражае ні беспрацоўе, ні невуцтва. У краіне ствараюцца неабходныя ўмовы для ўсегульнага абавязковага дзесяцігадовага навучання. Кожны юнак і дзячына будуць мець сярэднюю адукацыю, аб чым не марыла дагэтуль ніводная краіна свету.

Няспынныя клопаты аб нашых дзецих мы бачым на кожным кроку і ў нашай рэспубліцы. У гэтым нумары змяшчаюцца матэрыялы пад загалоўкам «Радзіма—дзецям». Хоць у іх прыводзяцца толькі некалькі лічбаў і фактаў, але і яны сведчаць аб вялікай любві Радзімы да дзяцей.

Вялікія поспехі ў справе палепшання ўмоў жыцця і адукацыі падрастаючага пакалення дасягнуты ў краінах народнай дэмакратыі.

Жанчыны-маці краін капіталізма таксама ведаюць, што выхаванне маладога пакалення ў духу міру з'яўляецца вялікім укладам у агульную справу. Жанчыны-маці павінны прывіваць дзецим любоў да міру праз услаўленне вялікіх заваёў, зробленых на карысць чалавецтва: адкрыцця і асваення новых земляў, навуковых дасягненняў, мастацкіх твораў, перамог над хваробамі—усяго таго, што складае нацыянальны і агульначалавечы гонар. Захаванне і пашырэнне гэтых дасягненняў залежыць ад простых людзей свету.

Заклік жанчын-маці аб захаванні міру павінен дайсці да кожнага кутка зямлі, да сэрца кожнага чалавека, якому дорагі шчасце і лёс дзяцей—будучыні чалавецтва.

60 3229

1

НАША РОДНАЯ

Зноў я сяджу за машынай. Яна меладычна стракоча, а іголка імкліва малюе на матэрыяле роўную лінію. Побач стаіць мама-цёца Зіна і ўсё мяне падбадзёрвае:

— Добра, добра, Талечка, толькі вальней пускай матэрю, будзе зусім выдатна.

Я стараюся, як магу. Да нас падыходзіць Сярожа. І мама-цёца зноў не можа стрыманы захаплення:

— Глядзі, якія ў сястрыцы ўдалыя рукі. З часам, бадай, толькі ёй і змагу даверыць шыцы табе сарочки.

— А я, цёца Зіна, — гаворыць Сярожа, — даў Талі наказ: каб першай яе самастойнай работай была святочная блузка для вас.

— Эх вы, мае залатыя! — нібы выдыхае прыціхшым голасам мама-цёца і хуценька выходзіць з пакоя.

Яна называе нас так, калі ўжо вельмі задаволена, калі яе стомлены твар пачынае свяціца ад шчасця. Усе мы трое ходзім тады радасны, і нам хоцца, каб усім-усім навокал было так добра, як і нам.

Наша родная мама-цёца! Для нас з Сярожай яна — самы драгі, самы блізкі чалавек на свеце. Усё добрае, што ёсьць у нашых сэрцах, усё, што мы можам і ўмеем, — усё гэта ад яе, нашай роднай, адзінай. У жудасны час вайны яна з-пад фашыскіх куль выхапіла нас — чатырохгадовага хлопчыка і двухгадовую дзяўчынку, шыро-

ка адчыніла для нас не толькі дзвёры свайго дома, але і сваё вялікае, шчырае сэрца.

Кожны з нас палюбіў яе па-свойму і па-свойму называў. Для нас абодвух яна — родная мама. Але Сярожа памятае, што некалі яна была цёцяй Зінай, таму і працягвае так называць яе і зараз.

Трывогі і гора бялілі яе галаву. Але нам, малым, было добра з ёю. Яна ніколі не разлучалася з намі. Заўсёды добрая, сардэчная, клапатлівая, яна спрытнымі рукамі шыла мне лялькі, дапамагала Сярожы майстраваць з палачак ко-нікаў, на якіх ён любіў скакаць па вуліцах з суседскімі хлопчыкамі. Засыналі мы заўсёды пад цудоўную казку «Аб арліцы-галубцы і аб сокале ясным». Казка хвалявала. І толькі падросшы, мы зразумелі, што гэтую казку яна склада сама пра нашых родных: бацьку-лётчыка і маці-партызанку.

Непрыметна ішлі гады. Наша новая маці выпраўляла нас у школу, сама шыла форменныя касцюмы, прыладжвала белыя каўнерыкі. Яна ў першым разе сядзела на ўрачыстым зборы атрада, калі нам павязвалі чырвоныя гальштуки. Схіліўшыся над столом, яна да позняй ночы не адыходзіла ад Сярожы, калі ён рашаў цяжкія задачы. Яна таксама хмурыла лоб, думала, дапамагала. І не раз хмурнеў яе твар, туманіліся заўсёды ласкавыя шэрыя во-чы, калі бачылі ў дзённіку на-



— Ну вось, бачыш, Талечка, пашыла ўжо не горш за мяне.

На здымку: Сярожа і Таля са сваёй мамай-цёцяй.

Фото П. Нікіціна.

радасныя адзнакі. Не лаялася яна, не дакарала, а зараз-жа адпраўлялася ў школу, а вечарамі падсаджвалася да стала і думала-думала. І нас гэтым самым прывучыла думаць, прывучыла працаваць.

Цяпер мы ўжо вялікія. Я — восьмікласніца, а Сярожа, скончыўшы сярэднюю школу, вучыцца ў будаўнічым тэхнікуме. Хоць мы і вялікія, але, як і раней, наша родная мама-цёца не ведае спакою, як і раней, не можа не падысці да нашых ложкаў, не паглядзець, ці спакойны наш сон. А колькі клопатаў у яе з надыходам свята! Усё непакоіцца, каб зрабіць для нас падарункі, абноўкі. Ды яшчэ і абед святочны згатуе, сяброў наших пакліча. Калі-ж пачынаецца веся-

лосць, сядзіць такая шчаслівая, што хochaцца падысці да яе і моцна, шчыра абняць.

Хораша нам з нашай добраю маці. І мы стараемся рабіць усё, каб і ёй было добра з намі, дапамагаем па гаспадарцы. Сярожа клапоціцца аб паліве, я прыбіраю ў пакоях. З надыходам вясны дружнай сям'ёй бярэмся за наш агарод. Працуем на ім усё лета, а восенню збіраем багаты ўраджай...

Усё наша жыццё праходзіць у шчырай дружбе. Зараз нашай маме-цёці Зіне 65 год. Яна і цяпер ва ўсім падае прыклад, нястомні вучыцца нас працаваць, вучыць жыць, быць сапраўднымі совецкімі людзьмі.

Наташа ШЭЎЧЭНКА,
вучаніца Мінскай чыгуначнай школы № 20.

Радзіма-дзецім

Совецкі Саюз — краіна здаровых дзяцей. Вясной, з надыходам цёплых дзён, на вуліцах, нібы маладая зелень, з'яўляюцца наше дзеци. Яны стракацца па сваімі касцюмчыкамі, шапачкамі. Адны ходзяць ужо самастойна, другіх возяць у каліскіх бабулі і няні, трэція спяць на руках у мам, соладка прыцмокваючы ў сне чырвонымі губкамі.

А вось дашкольнікі ідуць парамі. Узяўшыся за ручкі, яны цікаўнымі вочкамі разглядаюць наваколле. Іх усё цікавіць: і машына, што праскочыла міма, і сонечныя зайчыкі ў шыбах дамоў, і маладая траўка... Больш асвядомленыя тут-жа выказываюцца:

— Трамвайчыкі!

— Машына!

За дзецимі ўважліва назіраюць выхавальнікі і кожнай прагулкай стараюцца ўзбагаціць іх пакуль невялікія веды. Гэта — выхаванцы дзіцячых ясліяў і дзіцячых садоў. Для іх у Совецкай краіне створана шырокая сетка дашкольных установ.

Толькі на Беларусі налічваецца 556 дзіцячых садоў, шмат яслій, дзе выхоўваецца звыш 48 000 дзяцей — наша будучая змена. К канцу пяцігодкі значна ўзрасце колькасць месц у дзіцячых ясліях, дзіцячых садоў будзе больш на 28 працэнтаў.

Дзяржава падзяляе з маці клопаты аб здароўі дзяцей. Ва ўсіх гарадах, абласных і раённых цэнтрах рэспублікі працујуць дзіцячыя кансультаты, малочныя кухні.



— Не плакала без мяне Каця? — пытаецца пра ляльку ў сваёй сяброўкі Тані Сяргеенка выхаванка дзіцячых яслій ст. Віцебск Таня Чысцякова.

Фото А. Фядотава.

ШЧЫРАЯ ДРУЖБА

Кожны кітайскі юнак і дзяўчына марыць каб тым, каб пабываць у Совецкім Саюзе, пабачыць Москву. І мы былі вельмі шчаслівые, калі наша мара раптам здзейнілася. Групу кітайской моладзі паслалі ў Совецкі Саюз вывучаць тэхналогію вытворчасці штучнага валакна. У гэтую группу залічылі і нас. У дарозе мы не адрываліся ад вока на вагоне. Усё нас цікавіла ў вялікай краіне соцыялізма, усюды мы сустракалі ветлівые поўзіркі сваіх сяброў — совецкіх людзей, усюды чулі гарачыя слова прывітання.

Москва захапіла нас сваёй дзіўнай прыгожасцю. Некалькі дзён правялі мы ў сталіцы Совецкай краіны. Пабывалі на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, падобнай на вялікі горад-сад. Наведалі музей В. І. Леніна. Агледзелі цудоўную станцыю Маскоўскага метро. Успаміны аб казачна прыгожай Москве застануцца ў нас на ўсё жыццё.

Для праходжання вытворчай практикі нас накіравалі на Магілёўскую фабрыку штучнага валакна. Ветліва і гасціна сустрэлі нас на совецкім прадпрыемстве. Нам прадаставілі светлыя і ўтульныя пакоі ў новазбудаваным фабрычным жылым доме. Клапатлівия руки совецкіх сябровак упрыгожылі пакой жывымі кветкамі і карункавымі фіранкамі.

На фабрыцы для нас былі арганізаваны курсы па вывучэнню рускай мовы. Цяпер усе мы даволі свабодна можам размаўляць па-руску. Практику мы праходзім у розных цэхах фабрыкі. І ўсюды адчуваем клопаты і ўвагу з боку совецкіх рабочых і спецыялістаў. Інжынерна-тэхнічныя работнікі Антаніна Георгіеўна Кузьмічова, Галіна Нікалаеўна Уласава, Паліна Андрэеўна Браева і іншыя з усёй шчырасцю перадаюць нам свой багаты вытворчы вопыт, што дзённа цікавяцца нашымі поспехамі.

Хочацца падзяліцца з вамі, дарагія нашы сяброўкі — работніцы і сялянкі Совецкай Беларусі, вялікімі поспехамі, якіх дабіўся кітайскі народ у барацьбе за новае радаснае жыццё, сонца якога запаліла над нашай краінай герайчная Комуністычная партыя Кітая.

Кітайскі народ паспяхова ажыццяўляе сваю першую пяцігодку соцыялістычнага пераўтварэння краіны. З кожным годам усё прыгажэй, мацней і багацей становіцца наша радзіма — Кітайская Народная Рэспубліка. Ды гэта і зразумела. Усе багацці краіны цяпер належыць не капиталістам, памешчыкам, кулакам і замежным каланізаторам, а самім стваральнікам усіх здабыткаў на зямлі — працоўным. Расце і аснашчаецца наўежай тэхнікай наша прамысловасць. Узвядзяцца новыя фабрыкі і заводы, будуюцца новыя электрастанцыі, чыгункі, абваднільныя каналы. Працоўныя сяляне еднаюцца ў сельскагаспадарчыя вытворчыя кааператывы і працуяць на новых калектыўных пачатках. У гарадах і вёсках усё больш пашыраецца сетка школ, клубаў, бібліятэк. Адкрываюцца новыя вышэйшыя навучальныя ўстановы. А яшчэ зусім нядаўна пераважная большасць насельніцтва Кітая была непісьменнай.

Вялікія пераўтварэнні, што адбыліся ў краіне, ва ўсю веліч раскрылі творчыя сілы народа. І асабліва адблісці яны на лёсце кітайской жанчыны. Раней цёмная, забітая, прыніжаная, яна стала роўнапраўным і поўнапраўным будаўніком новага жыцця. Жанчыны



На Магілёўской фабрыцы штучнага валакна праходзіць вытворчую практику група кітайскіх інжынераў і тэхнікаў. Паміж работніцамі фабрыкі і кітайскімі спецыялістамі завязалася дружба. На здымку: бабінажніца перамотачнага цэха Мар'я Галайда дае тлумачэнне кітайскім спецыялістам Мэн Лі-юнь і Чжоу Цзэнъ-ху.

Фото В. Кітаса.

цяпер працуяць у нас ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі.

Вечай і непарушнай дружбай звязаны два вялікія народы — совецкі і кітайскі. Многімі сваімі поспехамі кітайскі народ абавязаны Совецкаму Саюзу. І ў сэрцы кожнага кітайскага працоўнага жыве і заўсёды будзе жыць шчырая ўдзячнасць совецкаму народу.

У Кітайскай Народнай Рэспубліцы горача цікавяцца дасягненнімі Совецкай краіны, яе навукі і культуры, літаратуры і мастацтва. Многія творы рускай класічнай і совецкай літаратуры перакладзены на кітайскую мову.

Цікава і змястоўна праводзім мы свой адпачынак пасля работы. Рэгулярна атрымліваем з радзімы газеты, часопісы, кнігі. Часта наведваем кіно. За апошні час прагледзелі кінофільмы «Маці», «Педагагічная паэма», «Два капитаны» і іншыя. У тэатры бачылі спектакль «Каханне Ані Бярозка» і балет «Лебядзінае возера». Былі на канцэрце мастацкай самадзейнасці Магілёўской вобласці. Вельмі ён нам спадабаўся. Колькі ў Совецкай краіне сапраўдных народных талентаў!

Пасябравалі мы з многімі работнікамі, інжынерамі і тэхнікамі фабрыкі. У некаторых з іх пабывалі на кватэрах. Культурна жывуць совецкія людзі. У кожнай кватэры радыё, паліца з кнігамі.

Праз некалькі месяцаў скончыцца наша практика. Мы паедзем на сваю радзіму і будзем выкарыстоўваць атрыманыя на совецкім прадпрыемстве веды ў маладой яшчэ прамысловасці штучнага валакна Кітая. І назаўсёды ў нашых сэрцах застанецца гарачая ўдзячнасць да работніц і спецыялістаў Магілёўской фабрыкі штучнага валакна за іх клопаты і ўвагу, да ўсяго совецкага народа — гасцінага, ветлівага, душэўнага.

Чжоу Цзэнъ-ху,
Мэн Лі-юнь,
Гу Цынь-ін.



ЖОНКА АФІЦЭРА

Алена ВАСІЛЕВІЧ



Заняткі на курсах машынапісу. Вядзе заняткі В. П. Яворская.
Фото П. Нікіціна.

ПЕРШ чым удаецца пазнаёміца з герайніямі будучага нарыса, успамінаюцца даўнія знаёмыя — жонкі афіцэраў...

1941 год. Вайна. Татарскае сяло Асекеева на Чкалаўшчыне і эвакашпіталь... Многа іх там працавала. Памятаю і дагэтуль немаладую, але імклівую і энергічную Ніну Іванаўну Марозаву. Першай прыйшла яна ў наш шпіталь і папрасіла начальніка прыняць яе санітаркай. З якім запалам працавала Ніна Іванаўна, нібы родная маці, ходзячыя каля раненых байдоў!

Успамінаеца Аксана Пятроўна Пятрэнка — смяшлівая, чорнабровая украінка, нястомная ў працы і нязломная ў горы — таксама санітарка. Да мяне ў бібліятэку часта прыбягаў яе сынок, Алік: «Цёця дайтэ мэні і моей мамусі якусь кніжкочку почитаты!... І адыходзячы ўжо, кожны раз скардзіўся: «А тату і сёння не прыслай нам листа з фронта!... Памаўчайшы, Алік перамагаў сум і запэўніваў: «Але мама кажэ, што лист абов'язкова будэ».

...Так і не дачакаліся Аксана Пятроўна і яе сын Алік гэтага ліста з фронта.

А колькі яшчэ жонак афіцэраў можна было-б прыпомніць. Тоненькая ў лётніцкай скуранцы і шлеме, вельмі падобная да хлапчука, Жэнія Перакатаў — маці дваіх хлопчыкаў-блізнят. На цэлы дзень зачыняла яна іх у халоднай, ледзь прапаленай хаце. Толькі ў абедзенню гадзіну вырывалася пакарміць — падзяліць памік імі свае «вольнанаёмныя» 600 грамаў хлеба... А сама жыла тым, чым умудраліся жыць тады жанчыны, на плечы якіх ляглі ўсе клопаты, увесь цяжар вайны.... Вечарамі пісала Жэнія мужу на фронт доўгія-доўгія пісъмы. Хвалилася, што ёй пашанцевала, што работа ў шпіталі не цяжкая, што дзеци і сама яна не галодныя...

У адказ пошта прыносіла праштампованыя вайной і смерцю трывутнікі...

Жэнія бясконца перачытвала іх, на вачах прыгажэла, і ўжо не такой лютай здавалася ёй арэнбургская зіма, не такой жорсткай разлука.

Хто яе ведае, ці дачакалася Жэнія сустрэчы?..

Маючы на ўвазе размову пра жонку афіцэра, нельга было не перагартаць гэтых старонак мінулага...

Былі ў мяне з ёю сустрэчы і ў ціхія, добрыя часы мірнага жыцця. Не раз сустракала яе на вакзале з адным дзіцем на руках, а другое, гады на два старэшае, ужо само бегала, перакульвала свае чамаданы, цікаўна заглядала ў твары суседзяў... Сустракаліся мы і ў купэ вагона — зноў з чамаданамі і дзецьмі, з дзіцячымі цацкамі... Зноў у дарозе, у малой і вялікай, на сотні і тысячи кілометраў — з усёй сям'ёй — услед за мужам, які не мог абяцаць ні доўгай «стаянкі» на адным месцы, ні ціхага, без пераездаў і распродажу часоў мэблі добраўту, ні такога, як ва ўсіх «добрых людзей», жыцця без няспынай трывогі: хутка зноў рыхтаваць клумкі і чамаданы...

...Сустракаліся мы неяк і на вялікай кухні, дзе чадзіла не менш поўдзесятка прымусаў, дзе падгарэла нечая цыбуля, дзе нечы злосны тонкі голас, нібы з вядра, выліваў цэлы паток пустой непрыгожай гаворкі...

Але ці трэба так многа ўспамінаў?

Перад намі — новая старонка, новая мэта: сённяшні дзень жонкі афіцэра, сённяшнія яе справы і клопаты, інтэрэсы і жыццё.

...Зайдзіце ў Мінскі Дом афіцэраў. Зранку да вечара здолееце наглядаць вы, як тут адзін за другім «спрыліваюць» і «адліваюць» патокі жанчын самых розных узростаў: ад зусім юных да стальных, пажылых. Гэтыя патокі ўносяць у жыццё Дома сваё адценне, свой рытм.

Зранку да вечара ідзе тут вучоба. Жанчыны, якія не хочуць пражыць жыццё склаўшы руки, набываюць самыя рознастайныя веды. Сістэматычна працуець тут вельмі неабходны ў жыцці жончыны курсы крою і шыцця. Тут авалодваюць майстэрствам мастацкай вышыўкі. Пры Доме афіцэраў існуюць таксама курсы машынапісу і стэнографіі, дзе вучачца і атрымліваюць дыпломы спецыялістаў жонкі афіцэраў.

Штогод такіх дыпломаў курсы выдаюць ад 500 да 600! Гэта не малая лічба. А колькі за ёю схавана самых рознастайных харектараў і здольнасцей, колькі бліскучых талентаў, якія марнелі на кухні, разменьваліся па дробязі, блеклі і мізарнелі, адарваныя ад калектывнага жыцця.

Марыя Іосіфаўна Рыжычкава прыйшла на курсы крою і шыцця зусім маладой, неспрэктыванай жанчынай... А зайдзіце зараз у группу, дзе займаецца Марыя Іосіфаўна са сваімі слухачкамі... Ідзе ўрок чарцяжа. Галовы жанчын скі-

ліліся над сталамі. Шуршыць папера. У некага звалілася лінейка. Нехта шэптам звярнуўся да суседкі. Поўнае ўражанне ўрока. Пастуквае крэйда па чорнай школьнай дошцы, гучыць мяккі голас выкладчыка... Прывычна змахнуўшы крэйду з рук, Марыя Іосіфаўна праходзіць па радах.

— У вас няправільны чарцёж. Бісектрыса дзеліць вугал папалам, а ў вас ён падзелены няроўна, — спакойна тлумачыць яна немаладой, прыкметна пасівеўшай жанчыне. І тая, як дзяўчынка, чырване, хапаецца за сцірку і па-вучнёўску добра сумленна ставіць бісектрысу на месца...

Наглядаючы за Марыяй Іосіфаўнай, нельга не захапляцца яе тлумачэннямі, яе тактам. І пра сябе я ўпэўнена раблю вывод: «Адразу відаць, што настаўніца!»

На перапынку адважваюся «праверыць» сябе.

— Што вы? — смяеца Марыя Іосіфаўна. — У мяне няма педагогічнай адукцыі.

...У гэтай групе Марыя Іосіфаўна самая маладая. Ей усяго толькі 28 год. А на курсах яна выкладае з 1951 года. Мяне цікавіць, што, уласна кажучы, прымушае яе або другую ці трэцюю з жонак афіцэраў ісці на працу? «Сем'і ванышы, кажу я, забяспечаны, у грашах у вас, мусіць, няма вялікай патрэбы».

— Вядома, няма. Але хіба так званы хатні добраўт можна парашаць з той радасцю, якую прыносяць праца?

Кроіць і шыць Марыя Іосіфаўна вучыць яшчэ і работніц фабрыкі імя Кагановіча. І няцяжка яе зразумець. Вядома, прыемна адчуваць сябе карыснай для гэтых дзяўчат, якія потым, самі стаўшы жонкамі і мацерамі, будуць з удзячнасцю ўспамінаць сваю настаўніцу. Хіба лішнє ў сям'і, калі жанчына ўмее абшыць сваіх дзяцей, пашыць бялізну, сарочку сабе і мужу, няхай ужо не вельмі дарагое, але хоць-бы хатніе плацце, сарафанчык, халат...

Прайду кажа Марыя Іосіфаўна: вельмі радуе ўсведамленне, што і ты нешта робіш, нечым карысны навакольным людзям, якія таксама робяць нешта добрае і для цябе...

Тое-ж самае пачула я і ад Веры Пятроўны Яворской — выкладчыцы на курсах машынапісу. Вера Пятроўна належыць да таго пакалення, маладосць якою змарнела на франтах апошній вайны... А можа гэта не тое слова — «змарнела»? Там яна праходзіла самыя цяжкія выпрабаванні і выйшла загартаванай і мужнай.

Вера Пятроўна — франтавічка. Была і ранена, і кантужана, і блакаду ў Ленінградзе перажыла... Ей асабліва вядома цана людскага шчасця...

І мяне ніколкі не здзіўляе, як мужна мірыцца яна з такімі цяжкасцямі, як адзін пакой на сям'ю... А ў сям'і

ўжо ёсь школнік, і паўтарагадовы «шкоднік»... Першы хocha вучыцца, а другі па-свойму «тлумачыць» навуку...

Вера Пятроўна Яворская, апрача таго, што выкладчыца, яшчэ і зядлы спартсмен. Нязменна ўдзельнічае ў валейбольнай секцыі пры Доме афіцэраў, вось ужо колькі год узапар абараняе гонар сваёй каманды...

— Паверыце, як толькі я пакідаю займацца спортам, адразу ж адчуваю нейкую расслабленасць усяго цела, кволасць, млявасць... Раблюся проста старой. А навошта мне гэта, калі я магу адчувацца сябе лёгка і молада?

— А муж — не пярэчыць?

— Не, што вы! Каб не ён, як-бы я ўпраўлялася з малымі і з іншымі клопатамі, хоць і ёсь у мяне дзячына, памочніца. Муж — май дапамога!

Добры муж! Вось каб усе гаспадары разумелі, як неабходна жанчыне дапамога! Не варочайце вы гор, а паспачувайце часам жонцы словам, пахваліце яе, скажыце, што сёння яна... ну, нейкай асаблівай, незвычайная, не такая, як заўсёды (хоць яна цэлы дзень і не выходитзіла з кухні). І адкладзіце вы на гэты вечар свае «мужчынскія» справы, пасядзіце з малымі, пачытайце ім, паскачыце, памалюйце, паляпіце, пашыйце, пабарукайцеся з імі (усё — што з дня ў дзень робіць жонка), а яе адпусціце з дома: няхай сходзіць да сяброўкі, каб па-свойму, па-жаноцку «адвесці душу», няхай нават без вас, мужоў, абедзве сходзяць у кіно... Пабачыце, як пышотна і ўспела будуть свяціца назаўтра жончыны вочы, як рупліва будзе прасаваць яна вашу сарочку (барані божа, каб хоць ні адной зморшчынкі), як не будзе ведаць, чым смачней вас пакарміць, нецярпліва чацаць вас з работы!

О, каб вы ўсё гэта ведалі! Каб вы хадзелі гэта ведаць..

...Вера Васільеўна Харытонава — самая «цяжкая» з усіх маіх новых знаёмых. Яна, можна сказаць, катэгарычна мне забараніла: «І не думайце і не смейце пісаць пра мяне і маю сям'ю». І я... абяцала. Не буду нічога пісаць, толькі скажу, што Вера Васільеўна адносіца да старэйшай «гвардыі» афіцэр-



Жонка афіцэра М. I. Рыжычава (злева) праводзіць заняткі на курсах крою і шыцца.

скіх жонак, да ліку тых актыўістак і пропагандыстак, у якіх вельмі карысна было-б павучыцца не толькі «маладой гвардыі» жонак, а і вельмі многім агітатарам і пропагандыстам, не-жанчынам..

Стайши жонкай афіцэра яшчэ ў 1925 годзе, Вера Васільеўна аб'ездзіла са сваім мужам поўсвета. Дзе толькі ні даводзілася жыць, у якіх толькі ўмовах ні працаўца! Медсястра па прафесіі, Вера Васільеўна працаўала і ў бальніцах — гарадскіх і сельскіх, і ў шпіталах, і разам з тым ніколі не пакідала грамадскай працы.

Веры Васільеўне ўжо 52 гады. Апошні час началі падводзіць ногі. Але што ногі, калі галава і сэрца, не звыклія да спакою, загадваюць: «Не садзіся! Не спыняйся! Працы многа. Адпачываць рана!»

І вось пасля аднаго даволі бурнага пасяджэння ў палітадзеле, калі Вера Васільеўна нямала сказала горкай прауды і начальству і тым, хто не павінен забываць аб працы сярод жонак афіцэ-

раў, яна не магла заснуць узапар не-калькі начэй. «Крытыкаўца я крытыкаўала, а вось калі мне прапанавалі стаць пазаштатным інструктарам, дык сама спаслалася на хворыя ногі, у кусты схавалася»...

Не вытрымаўши гэтай кары, нарэшце, пазваніла ў палітадзел: «Перадумала, таварыши, прашуся сама: вазьміце на працу»...

У Веры Васільеўны — муж палкоўнік, ужо ў адстаўцы, і сыны: Глеб — інжынер і Жэні — студэнт Гомельскага інстытута чыгуначных інжынераў.

Пра сыноў гаварылася, бадай, больш, чым пра ўсё астатніе... Але я дала «прысягу» нічога не пісаць пра «хлопчыкаў», каб «насоў не задзіралі»... Нічога не буду пісаць пра іх. Яны цудоўныя хлопцы і сыны! Хоць сама Вера Васільеўна пра гэта і не гаварыла...

Добра пісаць (або нават і маўчаць) пра цудоўных сыноў, пра нястомных у сваіх клопатах і любві матак, пра верных спадарожніц у жыцці — жонак!

Радзіма-дзеянь

Не толькі ў школе і сям'і выхоўваюцца нашы дзеці. Для іх створана шмат розных пазашкольных установ. У Мінску працуе Палац піонераў, дзе пад кіраўніцтвам спрэктываваных педагогаў хлопчыкі і дзяўчынкі займаюцца справай па свайму выбару. У рэспубліцы — 51 дом піонераў. У Барысаве і Орши працуюць станцыі юных тэхнікаў. У гарадах і раёнах створана 12 станцыі юных натуралистаў. Тут каля 3 500 дзяцей набываюцца практичныя навыкі па садоўніцтву, пчаларству, паляводству, гародніцтву.

Совецкая дзяржава клапоціцца аб разумным адпачынку дзетвары.

Для маленькіх гледачоў створаны Беларускі дзяржаўны тэатр лялек. Нядаўна ўрад парадаваў дзяцей адкрыццем Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача. У яго рэпертуары: «Як гарставалася сталь», «Горад майстроў», «Каханне Ані Бярозка», «Дзімка-невідзімка». Шмат спектакляў даюць дзяцям тэатр оперы і балету, тэатр імя Я. Купалы, Рускі драматычны тэатр. Дзіцячыя кінотэатры працуяць у Мінску і Брэсце, будуюцца ў Гомелі і Мар’іні.

Мінулым летам для маленькіх мінчан была адкрыта дзіцячая чыгунка.

На здымку: у глядзельнай залі Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача. Фото М. Мікковіча.



ЯРКА афарбованы аўтобус, шоргаючы шынамі па гладкім асфальце, выходзіць на ўскраіну Бабруйска. Заду — каменныя гардскія будынкі, натоўпы людзей на тратуарах, а наперадзе — малаяўнічая сельская мясцовасць. За будынкамі — шырокія калгасныя палі: зелянеюць азімыя, чарнеюць толькі што ўзараныя масівы пад яравыя. Тут добра, прывольна, па-веснавому радуеца сэрца.

Аўтобус на хвіліну спыняецца. З яго выходзіць моладзь з партфелямі і кнігамі ў руках. Адразу відаць — навучэнцы. Следам вывальваецца жанчына сярэдніх год. Праз плячу ў яе звісаюць два пустыя кошыкі. Ганарыстая, сама-задаволеная, яна ідзе за маладымі людзьмі па вузкай сельскай вулічцы, абгароджанай ніzkімі плятніямі, увенчанай першай веснавой зелянінай. Гэта — калгасніца Рамашэўская. Але ці можна называць яе калгасніцай? У калгасе яна не працуе і толькі прыкрываеца пачэсным званнем. Рамашэўская з года ў год гандлюе: вясной прадае цыбулю, радыску, летам — бульбу-скораспелку, гуркі, памідоры, пад восень — моркву і інш. Заўсёды свежую капейку мае. Гандлюе не толькі ў сваім горадзе. Летасць нават у Рыгу выязджала.

У праўленні нам падрабязна рассказалі пра Рамашэўскую. Але нас цікавіла не толькі яна. У гэтым прыгарадным калгасе ёсьць нямала працевітых жанчын, варыхіх таго, каб расказаць аб іх у друку.

Яшчэ ў раікіме партыі нам назвалі імя даяркі, якая дабілася высокіх удоў. З шырокіх вокан праўлення добра відаць малочнатаварную ферму, дзе працуе Аляксандра Макараўна Казакова. Але большая частка жывёлы знаходзіцца не тут, а бліжэй да Бярэзіны.

— Гаспадарка ў нас значна ўздужала, — гаворыць старшыня калгаса Фёдар Нікіфаравіч Шараўараў, — але з дысцыплінай пакуль не ладна...

Старшыні, як і многім членам арцелі, не падабаецца, што некаторыя жанчыны выкручваюцца ад работы, адседжваюцца за спіной мужоў. Побач з Рамашэўскай называюцца імёны Лебедзевай, Рычагі.

— Абмяркуем на агульным сходзе! — заключае старшыня.

— Даўно-б пара! — падтрымлівае старшыню малады брыгадзір.

— Няхай глянуць на Казакову. Хіба ў яе сілы больш, чым у гэтых гандлярак?

Чарвячаднык КАЛГАСЕ

— Дык гэта-ж жонка намесніка старшыні! — адзываеца нехта з кутка.

— Ну і што з таго?

— А нічога! Я і кажу: працевітая жанчына. Другая на яе месцы паню з сябе корчыла-б!..

У 1953 годзе калгас набыў цёлак-кастрамічак. За імі глядзела даярка Кацярына Сахар. Цёлкі падраслі, далі прыплод. Але спрактыкаваная даярка захварэла. Патрэбна была замена. Старшыня апытаў жанчын, не занятых на работе ў брыгадах. Паспрабаваў угаварыць і Рамашэўскую.

— Гэта я павінна стаць даяркай? — здзівілася тая.

— А чаму-б не стаць? Вы член нашага калгаса і прытым нідзе не працуеце...

— Ну і што-ж? За мяне муж працуе!

І вось тады прыйшла ў праўленне Казакова.

— Прыйзначце мяне! — заявіла яна.

СВОЙ ХЛЕБ

Паўлюк ПРАНУЗА

Са слязінкай маці смуткавала:

— Пажыла-б, дачушка, лепш са мной,
Ведама, сярпа ты не трымала,
Будзеш у калгасе радавой.

І ад слоў такіх крыху дзяўчыну
Прабіраў сумнення халадок,
Ды яна бадзёра: — Не загіну,
І навошта мне такі папрок!..

Тыдзень пражыла — без працы тужыць.
— Ці-ж вуглы мне дома сцерагчы? —
Асцярожна запытала мужа.
— Што-ж? Магу табе дапамагчы.

Можа-б, зазірнула на праполку!
Забівае ячмяні асот...
Вера прачынаеца на золку
І сяброў чакае ля варот.

Ей прыемна чуць было, вядома,
Што казалі жыхары сяла:
— Паглядзіце, жонка агранома,
Гарадская, на палі пайшла...

Восень ў хмары захавала неба.
Сее дажджык. Туманы. Імгла.
Вера са свайго заробку хлеба
Першы раз за ўсё жыццё спякла.

Адразае з гонарам акраец,
Бохан парай дыша на стале,
Ён ляжыць, скарынкай жоўтай ззяе,
Аж на сэрцы ад яго святлей.

Старшыня зірнуў дапытліва:

— А з дзецьмі як? У цябе-ж іх пяцёра, адно другога менш.

— Дзеці не толькі ў мяне! — запярэчыла Казакова.

Наўрад ці хто думаў тады, што гэтая худзенькая шэрваковая жанчына — маці пяцярых дзяцей — здоле справіцца з нялёгкімі абавязкамі даяркі. Трэба-ж не толькі даіць, а і карміць, чысціць, наогул даглядаць кароў. Старшыня здавалася, што Казакова не зусім падыходзіць на гэту пасаду, але ён падумаў: «Сама згадзілася, значыць работа ёй падабаецца».

Па-рознаму загаварылі ў арцелі пра гэтае рашэнне. Адны хвалилі ініцыятыву сумленай жанчыны, другія паставіліся адмоўна. Знайшліся і такія, якія хіхікалі: «Бач, дабрадзейка, — дзяцей пакінула, да цялят пайшла».

Казакова не звяртала ўвагі на бабскія плёткі і з захапленнем аддалася работе. Ледзь золак, яна ўжо на нагах. Зробіць, што трэба па дому — і на ферму. Муж таксама ідзе на світанні. Дома застаецца трынаццацігадовая дачка з малымі. Першыя дні хвалявалася Аляксандра Макараўна. У перапынку — хутчэй да дзяцей. Снеданне рыхтуе, старэйшую дачку ў школу праводзіць. Аднойчы даярка затрымалася на ферме, а калі прыйшла дамоў, не засталася дачку. «Напэўна, пайшла галодная», — занепакоілася яна. Але Тамара стала памочніцай маці: сама згатавала малако, накарміла малодых сяцёр і брата, арганізавала ім гульні.

З таго часу так і павялося. Пакуль Аляксандра Макараўна занята ранішнім даеннем, дзяўчынка рыхтуе снеданне, прыбірае пакоі. Да прыходу маці дома ўсё ў парадку.

— Раней я вельмі непакоілася, — гаворыць Казакова: — думала, не спраўлюся! Але цяпер бачу, нічога складанага тут няма... На лета дзіцячы сад у калгасе адкрыеца, зусім добра будзе...

Асабліва хвалявалася даярка ў перыяд ацёлаў. Тут глядзець ды глядзець трэба! Усе надзеі на кастрамічак, з якіх праз некалькі год будзе складацца ўесь калгасны статак. Праўда, калгас разводзіць і буралатвійскую пароду, але перавагу аддае кастрамічкам. Ды яно і зразумела! Пры першым-жа ацёле яны далі куды больш малака, чым іншыя пароды. А адна з кастрамічак, па мянушцы «Перадача», у першы-ж год дала 4800 кілограмаў малака.

Вось чаму ў халады Казакова так непакоілася за цялятак. Асаб-

лівия клопаты прынесла карова «Вата», якая зацягнула ацёл да канца студзеня. Калі «Вата», наўшчэ, ацялілася, даярка так узрадавалася, што зараз-жа пабегла ў праўленне да зоатэхніка:

— Усё! Ацялілася! Ацялілася!.. — радасна паведаміла яна.

У памяшканні маладняка светла, чыста, суха. Пры з'яўленні Аляксандры Макараўны цяляты цягнуцца да яе, нібы разумеючы, што яна для іх зрабіла. А зрабіла яна шмат: кожнае цялё малаком паіла, чысціла, з вачэй не спускала да двухмесячнага ўзросту. Хоць цяляты перайшлі ўжо пад апеку жывёлавода, даярка, праходзячы міма, кожны раз зазірне да сваіх гадаванцаў.

Некаторыя скажуць: «Нічога дзіўнага — звычайны дogleжд за жывёлай». Яно, вядома, так. Але адну і туую-ж работу можна выконваць па-рознаму. Глянеш на іншую даярку: то адно, то другое ў яе не ладзіцца, ды і сама нервуюецца, лае кагосьці, а таго не разумее, што ўсё ад самой залежыць.

Пра Казакову з павагай гавораць калгаснікі: «Любіць сваю справу, узорна спраўляецца».

На гэты год было запланавана атрымаша па 3500 кілограмаў малака ад каровы. Але Аляксандра Макараўна заяўляла на сходзе, што яна надоіць па чатыры тысячи. І ўжо зараз свае слова падмацоўвае справай. У соцыялістычным спаборніцтве даярак яна заняла другое месца па рэспубліцы, надаўшы за 6 месяцаў па 2016 кг малака ад кожнай каровы.

Аб стараннай працы Казаковай наглядна сведчыць яе заработка. У мінулым годзе яна атрымала на працадні 1160 кілограмаў збожжа, столькі-ж кармоў для жывёлы, больш трох тон бульбы, шмат гародніны, каля чатырох тысяч рублёў грашыма. А ў якасці дадатковай аплаты 900 кілограмаў малака. Аляксандра Макараўне прысвоена пачэснае званне «Лепшай даяркі вобласці». За дасягнутыя поспехі аблвыканком узянародзіў яе Ганаровай граматай і выдаў 1000 рублёў прэміі.

— Сядзела-б ты, Аляксандра, дома. Няўжо табе мала таго, што муж зарабляе? — і зараз гавораць ёй жанчыны.

З гэтым Казакова не можа згадзіцца. Яна ўпэўнена, што нічога вышэй, чым аддаваць свае веды, сілы і здольнасці на карысць народа. Усім сэрцам адгукнаецца яна на заклік партыі развіваць жывёлагадоўлю, змагацца за багацце прадуктаў. Як не падобна яна на Рамашэўскую і іншых ілжэкалгасніц, якія жывуць толькі асабістымі інтэрэсамі.

Аляксандра ЛАЗНЯВЫ

Калгас імя Сталіна
Бабруйскага раёна.



У калгасе «Комінтэрн» (Слабадскі сельсовет Магілёўскага раёна) на ўласныя сродкі адкрыты радзільны дом. На здымку: акушэрка Ульяна Сцяпанец у калгасніцы Аляксандры Васюковай правярае стан здароўя дзіцяці.


Фото Ч. Мезіна
(Фотахроніка БелТА).

Радзіма-дзеяды

У рэспубліцы дзесяць дзіцячых бальніц. Пры кожнай абласной і гарадской бальніцы ёсьць дзіцячыя аддзяленні з першакласным медыцынскім абсталяваннем. За здароўем нашай дзетвары сочачы каля тысячи ўрачоў-педыятраў. К канцу пяцігодкі будзе адкрыта сем абласных і 42 раённых бальніцы з дзіцячымі аддзяленнямі.

Вайна асіраціла многіх дзяцей, і цяпер аб іх цалкам клапоціцца Совецкая дзяржава. У 250 дзіцячых дамах рэспублікі выхоўваецца каля 25 тысяч сірот. У рэспубліцы працуе 21 дон трунога дзіцяці.

Выхаванцы дзіцячага дома выпускаюцца з яго сцен толькі пасля заканчэння сямігадовай школы. Многія-ж працягваюць адукацыю, знаходзячыся па-ранейшаму на ўтрыманні дзяржавы. Гэта вучні рамесных вучылішчаў, школ ФЗН. Дзяржава дапамагае ім цвёрда стаць на ногі, стаць актыўнымі ўдзельнікамі тых вялікіх пераўтварэнняў, якія праводзіць совецкі народ пад кірауніцтвам Комуністычнай партыі.



Шчырая падзяка

Дарагая рэдакцыя!

Мне хочацца расказаць чытачам «Работніцы і сялянкі» пра сваю вялікую матчыну радасць і падзякаўлюць людзям, якія яе мне вярнулі.

Тры гады лячыўся мой Геня ў Магілёўскім дзіцячым касцёвым туберкулёзным санаторыі, куды быў прынятый двухгадовым дзіцём. Хіба трэба расказваць, што я перажыла за гэтыя тры гады?.. І толькі цёплія адносіны ўрачоў, шматлікія прыклады папраўкі чужых дзяцей, якія выпісваліся з санаторыя, надавалі мне сілы, усялялі надзею, што і мой хлопчык у свой час стане на ножкі...

І вось настаў для мяне дзень бязмернай радасці. Я забрала зусім здаровага сына дамоў.

Гені ўжо пяць гадоў. У санаторыі ён навучыўся лічыць да 20, ведае напамяць шмат вершаў, расказвае мне казкі, якія яму там чыталі. Вельмі часта ўспамінае ўрачоў і выхавальнікаў, якія лячылі яго, даглядалі.

Калі я прыехала забіраць Геня, увесь калектыў санаторыя сустрэў мяне так цёпла і шчыра, быццам не яны мне, а я ім зрабіла шмат добра. Мне растлумачылі, як трэба даглядаць сына дома, які рэжым яму стварыць. З санаторыя нас праводзілі ўсе ўрачы і выхавальнікі. Усе яны жадалі нам абодвум здароўя і шчасця, добра гыбці...

Дык як-же я — маці сына, якога ўсе гэтыя разумныя, добрыя людзі вярнулі мне здаровым і моцным, — магу стрымацца, не расказаць людзям пра сваю радасць?

Шчырую падзяку прыношу ўрачу Мерынэвічу, усім урачам і выхавальнікам, якія змагаліся за здароўе майго сына і адваявалі яго.

Галіна УС

Даецца сігнал — і ад вакзала Мінскай дзіцячай чыгункі на радасць дзесяці адыходзіць поезд.

Фото П. Нікіціна.



Марына

Малюнкі А. Кашкуровіча.

Георгій ПАПОУ

У ГАСЦІНІЦЫ свабодных месц не аказалася, і мне давялося шукаць прыватны прытулак.

Дзяжурная параіла пастукацца ў дом цераз дарогу, у якім жыла тутэйшая настаўніца. Кватэра вялікая, жыве ўдвары з дзедам Андрэем, — месца знойдзеца.

Я так і зрабіў, і не пашкадаваў аб гэтым. Гаспадыня аказалася вельмі цікавай жанчынай. Яе муж, лётчык, загінуў на фронце, сама яна была ў партызанах. Пасля вайны вярнулася ў родны горад і вось — настаўніча...

Асабліва мы сышліся з дзедам Андрэем. На выгляд яму было год пад семдзесят. У яго былі белыя, як снег, валасы, белая барада і спісаны маршчынамі лоб.

Стары здзівіў мяне моцнай памяцю. Ён добра памятаў і японскую вайну, і грамадзянскую, і любіў пагаварыць аб гэтым. Бывала, сядзем вечарком у агародчыку, задымім папяросамі. Дзед сядзіць, сядзіць, нібы прыпамінаючи мінулае, і раптам раскажа што-небудзь такое, што так і просіцца на паперу.

Адзін расказ запомніўся на ўсё жыццё...

Мы сядзелі з дзедам Андрэем у агародчыку, пад старой таполяй, і курылі. Скрозь галіны дрэў відаць былі двухпавярховыя дамы з чарапічнымі дахамі, аблепленыя плюшчом, а побач з імі — новыя, пабудаваныя пасля вайны. Дзьмуў вецер, па небе шпарка беглі ніzkія шэрыя хмари.

— Чуеш? — раптам сказаў дзед Андрэй, не кранаючыся з месца.

— Што такое? — не зразумеў я.

— Шуміць — лес шуміцы..

Шчытна да горада падступаў сосновы лес. Вецер пагойдваў сосны, і яны шумелі сумна, працяжна, нібы цягнулі

бясконную песню. Аднастайны лясны шум мяшаўся з рознымі вячэрнімі гукамі, з крыкамі грачоў, што кружылі над горадам, з пляскамі ракі і міжволі напамінаў мінулае, напоўзабытае.

— І ў той вечар акурат гэтак шумеў...
— Калі гэта — у той вечар?

Дзед Андрэй адкінуў каўнер кажуха, паварочаўся, уладжваючыся зручней, і пачаў расказваць.

— Раней і я быў гаспадаром, як ужо ведаецца... А калі пачалася вайна, ўсё страціў. Дом згарэў, хлеў згарэў, карова згарэла: не было каму выпускціць. Моцна фашисты бамбілі. Ой, моцна! Старая з нявесткай і ўнукамі як схаваліся ў склепе, дык і не выйшлі адтуль. Не давялося і пахаваць. А тут і гэтыя... гітлеравцы прыкацілі... Што рабіць? Пагарараваў, пасумаваў і пайшоў, куды вочы глядзяць. З вёскі ў вёску, а час-ад-часу і ў горад завітваў...

Раз хадзіў вось па гэтих дварах ды па вуліцах і заглянуў да Марыны. Сапраўднае імя ў яе было іншае, але звалі яе ўсе Марынай. Чаму так, дапраўды, не ведаю... Жыла яна вунь там, каля яру. Добра жыла, нічога не скажаш. Домік чысценкі, сцены пабелены, двор падмецены, у садку сцежкі пяском пасыпаны. Заходжу і прашу, значыць, кавалак хлеба. Глянула яна на мяне гэтак строга і крыйдна ды кажа:

— Ты што, бацька, ад дома адбіўся?
— Як гэта, — кажу, — адбіўся?
— А што-ж папрашайнічаеш?
— Э-э, дачка: бяды плача, бяды скача.
— Нядобра, бацька, — паківала галавой Марына. — Ты лепш застаўся-б у мяне.

Ну і застаўся. Жыву, прыглядаюся да Марыны. На выгляд быццам і паважная, харектарам цвёрдая, пра мужа часта ўспамінае, дастане яго картачку і любуеца, а прыйдзе вечар, а то і ноччу, глядзіш, яе і след прастыў. Раз, памятаю, да самага ранку дзесьці працадала... Прызнацца, адразу не разумеў яе. З нямецкімі афіцэрамі, думаю, не знаеца, маладых мужыкоў і блізка няма... Куды-ж д'ябал носіць яе? А можа ў партызаны падалася?

Неяк досвіткам Марына вярнулася, захапіла газоўку, узяла картачку — любуеца. А муж яе быў прыгожы. Лётчык-лейтэнант, у форме і з ордэнам. Дзвёры ў святліцу былі адчынены. Я ўстаў і кажу:

— Добрая ты баба, Ма-

рына, але дрэннай справай, здаецца, займаешся!

Яна ўсміхнулася, схавала картачку і выйшла да мяне на кухню.

— Што-ж я дрэннага зрабіла?

— Зашмат гуляеш! Ночы хоць і цёмныя, а людзі ўсё бачаць!

— Мне і пагуляць не грэх, — засмілася Марына. — Калі-ж гуляць, як не зараз: мужа дома няма...

— Гэта не па-нашаму, — кажу. — Ен у цябе хто, лётчык? Муж з ворагам змагаецца, а ты...

Марына зноў смяецца:

— Ты, бацька, лепш-бы агарожу праправіў. Калі Вася паляцеў, яна яшчэ спраўнай была.

І на гэтым размове канец.

А хутка пачаліся бамбёжкі. Раз уночы гляджу — светла ў доме, быццам сонца вярнулася, і гул чую нейкі.

Прыходзіць Марына і гаворыць:

— Не страшна?

— Не, — кажу. — Чаго баяцца? Яны-ж не нас з табой прыляцелі бамбіцы!

— А калі незнарок і сюды трапіць бомба?

— Ды мне і гэта не страшна. Я пажыў...

— Гэта добра.

— Што — добра?

— Усё. І ночка добрая, і зорачкі на небе ясныя, і тое добра, што ты ў мяне жывеш. Ты, бацька, навучы нашых жанчын, каб ад бамбёжак на гароды хавацца не бегалі. Няхай лепш у яр бягуць, будзе надзеяйней.

— А хіба яны яшчэ прыляцяць? — пытаю.


— А хто-ж іх ведае! Дарогі ім не заказаны...

І праўда: праз пару дзён нашы яшчэ



раз прыляцелі, потым яшэ і яшэ... Фашысты цяпер у яр не бегалі: далекавата ўсё-ж... Выкапалі сабе ямы проста пад вокнамі, а там-сям і каля ганку — выйшаў і хаваіся! Затое бабы і дзеци, нават старыя, як я грэшны, ледзь убачаць ракеты — гуртам да яру бягуць. І дзіўна: цяпер у яр ні адна бомба не трапіла. Затое дамы, дзе фашысты жылі, згарэлі дашчэнту, быццам хто падказаў нашым лётчыкам. Бомбы падалі настолькі трапна, што народ толькі дзіву даваўся.

А мы з Марынай жывем спакойненка, нібы бамбёжкі нас не датычаць. Зранку да ночы гаспадаркай заняты:



бульбу выбіраем, а гарожу папраўляем, заклейваем вокны газетамі, бо шыбы павысыпаліся.

Марына-ж мая быццам памаладзела. Стала вясёлай, гаваркой. У нядзелю наўдзявалася новую вышытую сукенку і ішла ў горад. Што яна там рабіла, мне не вядома, але хадзіла, відаць, недарма.

Настала восень. Фронт пасунуўся даўка ад нас. Фашысты супакоіліся. Самалётаў зноў панавезлі — страшнная сіла! І Марына часцей заставалася дома. Бывала, сядзе са мной ля газоўкі, кніжку чытае або рукавіцы вяжа для Васі — мужка свайго. Яна ўсё чакала яго. Думала — вось-вось прыляціць... Жылі мы ціха, добра. Я ў Марыны нібы за бацьку, яна мне лепш роднай дачкі. Абодва задаволены... Так, можа, і дзяцягнулі-б да прыходу нашых, калі-б не адзін выпадак...

Раз да фашыстаў генерал нейкі прыехаў, высокі, строгі, са шкелцам у воку. І ў нашым доме асталаўся. Як гэта выйшла, хто ведае! І дом наш няважны, усяго ў два пакоі, а вось прыглянуўся... Ля дома вартавыя ўздзень і ўночы дзяжураць — не падыдзеш, не пад'едзеш.

Нас з Марынай, вядома, прагналі. Прышлося перайсці ў старую хату, якая даўно пуставала. Але нічога, і тут нядрэнна ўладзіліся. Усё вычысцілі, вымылі, прыбраўші. Жыць можна! Толькі, гляджу, засумавала Марына. Адразу неяк паходзела, асунулася. Сядзе, бывала, і думае. Аб чым — адкуль-жя мне ведаць? У кожнага, даражэнкі, свая думка...

Дзед змоўк, зноў прыслухаўся да густога працяжнага шуму сосен.

— Ну, а далей што? — не сцярпеў я.

— Далей? — дзед Андрэй задуменна глянуў на мяне. — А далей, даражэнкі, выйшла такая гісторыя. Марына ў кухаркі да генерала ўладзілася. Ну, падлогу мыла, бульбу чысціла, дровы цягала... У падранай сукенцы, у чорнай хустцы, у старых ботах ходзіць, бывала, па дварэ, па гародзе маўклівая, сумная. Падвечар да мяне на хвілінку забяжыць, на вясіну картачку гляне — і ні слова. Я ўжо і пра японскую вайну пачынаў ёй расказваць, і пра Чапаева — не дапамагала. Аднойчы яна мяне зусім здзівіла. Прыходзіць і кажа:

— Ты, бацька, пайшоў-бы куды-не будзь.

— Гэта чаму-ж?

— Бач, якое жыццё пачалося!

— А ў каго-ж ты застанешся? — пытаю. — Абодвум трэба ісці!

— Не, я адгэтуль нікуды не пайду. Нельга мне...

— Генерала ці што шкада кідаць? — сказаў я і пашкадаваў.

Марына так строга зірнула на мяне, нібы ёй ўсё жыццё ворагам быў.

— Ідзі, пакуль халады не насталі, — зноў паўтарыла Марына. — Дзе-небудзь у добрых людзей пераразімуш. А я тут павінна застацца...

Не разумеў я Марыну: то пакідала, то праганяе! Пачухаў патыліцу і пачаў збірацца. Марына напякля праснакоў на дарогу, сам я так-сяк стары кожух залаціў і на світанні рашыў развітацца. Ноны, хоць і асення, былі цёплія. Вось гэтак пагульваў вечер, і лес шумеў, так сумна шумеў, нібы нейкую думу задумай.

Мне не спалася. Выйшаў на ганак, сяджу і Марыну чакаю: яна павінна была вось-вось ад генерала вярнуцца... Але — не дачакаўся. Зноў наляцелі нашы самалёты, узяліся бамбіць аэрадром і гарадок. Зямля пад ногамі хадуном захадзіла. Я ў яр спусціўся і чакаю, калі ракеты пагаснуць. І зноў мне дзіўна стала: не паспей генерал на новым месцы абжыцца, як самалёты тут як тут!..

Калі я выбраўся з яру і кінуўся да хаты, бачу: дом наш разляцеўся па бервяну. Каля плятня генерал нямецкі забіты, побач салдаты ляжаць мёртвыя... Машыны гараць, куры кудахчуць... А дзе-ж Марына? Я туды, я сюды... Куды, думаю, прапала? Няўко ў доме загінула? Так-сяк споўз у склеп, які абаліўся ад бамбёжкі, і раптам чую:

— Вася, Вася... Нашу хату бамбі, нашу хату... Яны тут, у святліцы...

Мяне аж мароз па скуры прабраў. Падпаўза да яе і кажу:

— Ты што — з глазду з'ехала? Самалётаў даўно няма. Уцякайма хутчэй, пакуль не схапілі...

А Марына ляжыць на саломе — страшная, валасы растррапаны і крычыць ў трубку:

— Вася, Вася...

Дык вось дзе яна прападала начамі... Бачу: справа нядобрая. Закапаў трубку разам з апаратам, што радыёперадатчыкам завецца, закідаў саломай і цэглай, а Марыну выцягнуў са склепа.

У тую-ж ноч мы пайшлі да партызанаў. Лес шумеў, а Марыне ўсё здавалася, што нашы самалёты ляцяць...

Дзед змоўк, і цыгарка яго пагасла.

На ганак выйшла сама гаспадыня. Пастаяла, прыслухаўся да шуму сосен і ціха заўважыла:

— Надта-ж вы засядзеліся, грамадзяне! Час вячэрэць!

— Зараз ідзем, — адгукнуўся дзед Андрэй.

Калі Марына пайшла, ён крыху падумай і дадаў:


— Дык вось яна якая!..

— А дзе-ж яна зараз? — спытаў я.

— Як дзе? — паціснуў дзед плячыма, нібы дзівячыся маёй някемнасці, і павёў позіркам на гаспадыню.

Яна стаяла, скрыжаваўши на грудзях рукі, і глядзела кудысьці ўдалеч, міма заросшых плюшчом дамоў, быць можа, на тыя лёгкія хмаркі, што яшэ несліся па небе. З ваеннага аэрадрома, які пачынаўся за гародамі, далятаў гул машины. У паветра адзін за другім узялі, нібы ластаўкі, рэактыўныя знішчальнікі...

Крыху прыжмурыўшыся, Марына сачыла за хуткімі машынамі, і твар яе ў гэты час быў строгі, прыгожы, задуменны. Аб чым яна думала, цяжка сказаць. Мусіць, дзед Андрэй меў рацыю: у кожнага думка свая...



ДАЧКА БАТРАКА

ЖЫЦЦЕ Мар'і Грабёнка, як і мно-
гіх яе аднагодак, пачало складац-
ца пры панская Польшчы беспра-
светна. Яе бацька, Франц Грабёнка, не
меў сваёй зямлі і цяжка працеваў у
маёнтку Сялявічы. Калі ён заўчасна па-
мёр, старэйшай яго дачэ, Мар'і, споў-
нілася восем год. Праз тры гады ад не-
пасільной працы захварэла і памерла
маці. Меншых дзяцей забралі сваякі,
а Мар'я з адзіннатаці год пайшла най-
міткай да кулакоў. Сем год бадзялася
па чужых людзях, не смеючы і марыць
аб вучобе. Так і засталася непісьмен-
най.

Калі совецкая ўлада адкрыла пра-
цоўным Заходній Беларусі дарогу да
светлага жыцця, Мар'я задумала пасту-
піць на чыгуночку. Яна звярнулася ў
сельсовет, і там ёй напісалі заяву.

Упершыню ў жыцці Мар'я села ў вагон прыгараднага поезда і прыехала ў Баранавічы. Яе залічылі правадніцай вагонаў. Дапытлівы розум, старавесць, настойлівасць дапамаглі ёй добра здаць іспыты па сігналізацыі і правілах тэх-
нічнай эксплуатацыі. Неўзабаве яе прызначылі брыгадзірам поезда, а ў сакавіку 1941 года — дзяжурнай па вакзалу.

З прыходам фашысцкіх захопнікаў яна выехала ў тыл краіны. Калі ў горадзе Чкалаве арганізоўваўся ваенна-санітарны поезд, Мар'я першай папрасілася ўзяць яе за правадніцу. З лініі фронта яна адвозіла раненых у Таш-

кент, Ерэван, Сочы. Па дарозе яна перажывала жах бамбардыровак, бачыла чалавечыя ахвяры, зруйнаваныя гарды і прымесловыя цэнтры сваёй Радзімы. Нянавісць да ворагаў, якія тапталі совецкую зямлю, яшчэ больш ума-
коўвала сілы. Пабывала Мар'я ў Кенігсбергу, у Варшаве. А калі вайна скончылася, ёй захацелася вярнуцца ў родныя месцы.

У Баранавічах яе адразу прызначылі начальнікам пасажырскага поезда, а з 1947 года — дзяжурнай па вакзалу. Яе выбіраюць дэпутатам гарадскага Совета, засядацелем народнага суда.

Мар'я добра зразумела заклік Комуністычнай партыі і Совецкага ўрада аб усеагульнай сярэдняй адукацыі і пачала ўпарты вучыцца ў школе рабочай моладзі. Яна добра ведае сваю справу, дабілася зладжанаці ў работе. Яе змена датэрмінова выканала план 1955 года — к Дню Совецкай Канстытуцыі.

Доўгі час Мар'я Грабёнка марыла ўступіць у рады Комуністычнай партыі. Яна разумела, што дзвёры партыі адчынены толькі для дастойных. Нястомна працующы на вытворчасці, яна ўвесі час павышала свае веды.

Калі яе прымалі ў рады партыі, яна сказала:

— Цяпер я буду працаўца і вучыцца яшчэ лепш, каб апраўдаць высокое званне комуніста. Толькі Комуністычная партыя стварыла ўмовы, пры якіх я, у

мінулым непісьменная дачка батрака, стала камандзірам на чыгуначным транспарце.

Калектыв вакзала рыхтуеца да летніх пасажырскіх перавозак, размеры якіх значна ўзрастуць супроць мінулага года. Пасажырам трэба стварыць найлепшыя ўмовы, каб на пaeздкі яны трацілі мінімум часу; ператварыць вакзалы ў самыя прыгожыя і добраўпрадаваныя будынкі ў гарадах.

У дагаворы на соцыялістычнае спаборніцтва з калектывам вакзала станцыі Гомель сярод упаўнаважаных стаіць і подпіс лепшай дзяжурнай па вакзалу — комуністкі Грабёнка.

Зараз у Мар'і Францаўны шмат клопатай і па дому і па грамадскай работе: трэба ўдзяліць больш увагі Славіку, які павінен перайсці ў трэці клас, і самай падрыхтавацца да пераводных іспытаў у сёмы клас; як члену рэдкалегіі нацененнай газеты трэба своечасова сабраць матэрыялы. І на пытанні: «Ці не цяжка?» — яна адказвае: «Цяжка было, калі няньчыла кулацкіх дзяцей і выконвала ўсе гаспадарчыя работы, калі адпачыць па-сапраўднаму не было часу. А цяжкасці для сябе — толькі радасць і гонар. Я вырашыла атрымаць сярэднюю адукацыю і гэтага даб'юся».

Я. БЛАШЭНКА,
нам. начальніка вакзала
Баранавічы — Палескія.

СТАРЭЙШЫ ІЛЬНАВОД БЕЛАРУСІ

СЕЛЕТНЯИ вясною спаўніеца боты ў калгаснай вытворчасці навода рэспублікі, Героя Соцыялістычнай Працы Праскоўі Лазараўны Калола.

...Вырошчаць лён Праскоўя Лазараўна пачала ў 1947 годзе, з моманту арганізацыі калгаса «Большэвік» Любчанскае раёна. Самаадданая праца, праўильная агратэхніка далі добрыя вынікі: ужо ў 1948 годзе звяно вырасціла на плошчы ў 2,2 гектара па 9,5 ц насення і па 10,7 ц валакна лёну з кожнага гектара. Урад высока ацаніў працу калгасніц: Праскоўі Лазараўне прысвоіў званне Героя Соцыялістычнай Працы, а членай звяна ўзнагародзіў ордэнамі і медалямі.

Знатная звеннявая з года ў год дабівалася высокіх ураджаяў лёну і не скрывала свой вопыт. У тыя гады маладыя калгасы Заходній Беларусі амаль не сеялі лёну. Многія хлебаробы не верылі, што на вялікіх плошчах можна вырошчаць высокія ўраджая гэтай культуры. Праскоўя Лазараўна стала сапраўдным піонерам, развязаўшы беларускага шоўку. Яна выязджала ў суседнія калгасы,

дзесяць год ра-
старэйшага іль-
наводства.

каб перадаць свой вопыт маладым звеннявым, дапамгчы ў арганізацыі працы.

Пасля аб'еднання калгасаў «Большэвік» і імя Леніна тав. Калолу выбралі намеснікам старшыні праўлення. І тут яна ўдзяляе шмат увагі ільнаводству. Не выпадкова калгас атрымлівае вышэйшыя ў Любчанскаему раёне ўраджай лёну. Калі ў 1953 годзе пасяяны на 127 гектарах лён даў калгасу 2 080 тысяч рублёў прыбытку, то ў 1955 годзе з плошчы ў 140 гектараў калгас здаў дзяржаве ільнонасення і валакна на 5 063 тысячи рублёў. Кожны гектар прынёс 36 тысяч рублёў прыбытку!

За апошнія гады ў калгасе вырасла шмат наслядоўнікаў Праскоўі Лазараўны: звенні Мар'я Першукевіч, Сцяпаніды Тур, Вольгі Карповіч, Вольгі Коршун штогод атрымліваюць з гектара па 7—8 ц ільнонасення і па 8—9 ц валакна.

Хоць Праскоўі Лазараўне ўжо больш 60 год, яна — актыўныя пропагандысты свайго вопыту і вопыту маладых майстроў ільнаводства Любчаншчыны сярод хлебаробаў Беларусі і суседніх рэспублік. Старэйши ільнавод вядзе актыўную перапіску са звеннямі калгасаў Літвы, Латвіі, Калінінскай, Кастрамской і іншых абласцей.

Тэкст і фота А. Перакона.



Наша агульная справа

УЗНАЕМАИ работніцы камвольнага камбіната мы пацікавіліся, як працуе іх столовая.

— А я туды не хаджу. Ды і вы наўрад ці дабярэцесь, — сказала яна. — Каб падысці да нашай столовай, патрэбны высокія гумавыя боты.

Былі пагодлівія сухія дні, і гэтая заўвага здавалася жартам. Аднак аказалася, што дзяячына мела рацыю: некалькі соцень кроакаў да столовай давялося шлёпаць па гразі ледзь не па калена. Ухітрыўся-ж нехта пабудаваць гэты барак у самай нізіне, куды ўвесну і ўвосень хоць на лодках плыў. Такая-ж непралазная гразь на падыходах да канторм Упраўлення начальніка работ № 917, да інтэрната рабочых. Дзіву даешся, як кіраўнікі Упраўлення могуць з ёю мірыцца.

Не менш цяжкае ўражанне пакідае і ўнутраны выгляд столовай. На кухні цесната, сцены чорныя, сырый. Продукты апрацоўваюцца ўсе разам. А столовая абслугоўвае два вялікія калектывы: камвольнага камбіната і будаўнікоў. Між іншым, камбінатаўцы і не лічаць яе сваёю.

— У нас няма столовай, — гаворыць старшыня фабкома тав. Чэмірысава. — Хутка адчынім свою вялікую, прасторную столовую.

На камбінаце-ж нам рассказалі, што гэтая «вялікая, прасторная столовая» фактычна пабудавана ўжо больш двух год таму назад, але яе занялі пад інтэрнат. Калі-ж вакол загаварылі аб неабходнасці палепшыць грамадскае харчаванне, кіраўнікі камбіната заварушыліся: намецілі адкрыць новую столовую к 1 мая. Аднак тэрмін гэты яўна сарваўся. Тав. Эпштайн — намеснік дырэктара па гаспадарчай частцы — вінаваціць ва ўсім будаўнікоў, а тав. Сарокін — начальнік УНР — вінаваціць камбінат, які не паклапаціўся поўнасцю аслабаніць памяшканне ад жыхароў. Час праходзіць у спрэчках, а воз і раз раз там...

Як-же камбінатаўцы і будаўнікі харчуюцца? У столовую ходзіць нязначная колькасць рабочых. Брыгадзір маляроў тав. Гурская тлумачыць:

— У нас уялі самаабслугоўванне і супакоіліся. А мы, як і раней, выходзім часам са столовай не пабедаўши. Поўгадзіны пастаіш за талонамі, хвілін дзесяць каля раздаткі, а там і часу паесці не застаецца.

Загадчык столовай тав. Кашкан не паклапаціўся аб папярэднім продажы талонаў. Няўжо і гэтага цяжка дабіцца старшыням фабкома і будкома? У цэхах не могуць знайсці месца і для буфетаў.

Не дайшла, як відаць, пастанова партыі і ўрада да свядомасці кіраўнікоў камбіната. Яны па-сапраўданому не клапоцяцца аб палепшенні быту рабочых, у пэрважнай большасці — жанчын. Дарэчы кажучы, і памяшканне дзіцячых ясляў на камбінаце выкарystоўваецца не па прызначэнню.

Лепш паставлена справа там, дзе кіраўнікі сур'ёзна падышлі да пастановы аб грамадскім харчаванні. Рабочых тонкасуконнага камбіната абслугоўвае столовая № 10. Яе не раз крытыковалі, і за апошні час справа значна палепшылася. За 10—15 хвілін тут можна паабедаць. Талоны загадзя прадаюцца па цэхах. Для зручнасці абслугоўвання і эканоміі часу на сталах ляжыць нарезаны хлеб. Стравы, акрамя кухара, раздаюць яго памочнікі. Меню стала рознастайней. На кухні, разам з мяснымі і рыбнымі, з'явіліся малочныя стравы. Малочныя продукты ёсць і ў буфете.

— Метад самаабслугоўвання, — расказвае загадчыца столовай тав. Раманава, — добры тым, што, акрамя эканоміі часу і сродкаў, узмацняе адказ-



У столовай № 57 працуе буфет без прадаўца. На здымку: (злева направа) учотчыца Лілія Мураўёва, бухгалтар Ніна Ізотава і вучаніца Лена Кавалёва выбіраюць закускі ў буфете без прадаўца.

насць за якасць прадукцыі. Раней нараканні не даходзілі непасрэдна да кухара. А зараз ён твар у твар сустракаеца са спажыўцом. І калі ўжо ёсць скаргі, то ён першы выслушоўвае.

Вядома, яшчэ нямала недахопаў і ў гэтай столовай, але адчуваеца, што тут з душой узяліся за іх выкараненне.

... У добрым двухпавярховы доме па Сталінградской вуліцы знаходзіцца рабочая столовая № 57. На кухні ўсе работы поўнасцю механізаваны. У залах светла, прасторна, утульна. З лістапада асноўная зала перайшла на самаабслугоўванне. Працуе буфет без прадаўца. Пра гэтую столовую пісалі ў друку, здымалі для кінохронікі. Сюды для пераймання метадаў работы прыходзяць работнікі грамадскага харчавання. Нажаль, ствараеца ўражанне, што, прызываіўшыся да пахвал, работнікі столовай перасталі заўважаць недахопы.

Дзве студэнткі інстытута механізацыі, пастаянныя наведвальніцы столовай, скардзяцца:

— Амаль штодня даводзіцца нам есці аднолькавыя стравы.


Загадчык столовай тав. Ацясаў тлумачыць, што асноўная ўвага ўдзяляецца рабочым завода, якія абедаюць заўсёды раней. Але чаму-ж нельга ўлічыць запатрабавання ўсіх кліентаў? Добрая слава абавязвае! Камфорт і зручнасць абслугоўвання закліканы дапоўніць смачнае снеданне, абед і вячэрну. Незразумела, чаму такая добраўпарадкаваная столовая яшчэ не заваявала прызнання, не выконвае план, абеды на дом адпускае адзінкамі.

Пра водпуск абедаў на дом хочацца сказаць асобна. Па-сур'ёнаму ў Мінску за гэта яшчэ не ўзяліся. І фабрика-кухня, і іншыя столовыя адпускаюць мала абедаў на дом. Першапрычына — тэртыярыйльнае размяшчэнне столовых. Большасць жанчын не можа дабрацца да столовай. У такіх раёнах горада, як Лагойскі тракт, Пушкінскі пасёлак, Старожоўка, зусім няма столовых. А за край свету не пойдзеш...

Міністэрства гандлю БССР павінна зацікавіцца вопытам тых гарадоў, дзе абеды дастаўляюцца на дом. Няхай гэта дасца нялёгка, але затое прынясе вялікі ўз效т у палепшенні быту жанчын.

Прайшло каля двух месяцаў з часу апублікавання пастановы Цэнтральнага Камітэта КПСС і Совета Міністраў СССР «Аб мерапрыемствах па палепшенню работы прадпрыемстваў грамадскага харчавання». Кожны, хто ўдумваўся ў гэты дакумент, разумее, што гутарка ідзе аб вельмі важным пытанні, якое датычыць самых шырокіх слёў насеяніцтва. Бліжэй за ўсё гэта датычыць жанчын. Не будзем-жа стаяць у баку. Усімі сіламі дапаможам развіццю палепшенню грамадскага харчавання!

М. ВЛАДЗІМІРАВА.



На ўзбиче



На Брэстчыне добра ведаюць калгас Імя Варашылава Ленінскага раёна. Калгас літаральна ўзняўся з по-пулу. Акупанты спалілі і разгрబілі тут усе вёскі. Забілі і закатаўалі калгасаўты тысячы чалавек. Тады на абарону насыніцтва выступілі партызаны Пінскага злучэння, якім камандаваў Васіль Захаравіч Корж.

Вось яна — былая партызанская дарога, па якой не раз спышаіся адважныя партызаны на дапамогу сваім сёстрам і братам. Беластвольныя бярозы шмат бачылі на сваім вяку! Шумяць лісцем, нібы ўспамінаюць мінулы дні... [Здымак уверсе].

Мінула вайна. Адбудаваліся людзі. Адрадзілася вёска Чэланец [здымак у цэнтры]. Звыш 700 новых домоў, кветнікі, шырокія зялёныя вуліцы — вось сапраўдане ablіча калгаса Імя Варашылава.

Экономіка калгаса няўхільна ідзе ўгору. Двухмільёны прыбытак за мінулы год дазваляе весці вялікае будзеніцтва. Калгас мае сваю электрастанцыю, лесапілку, млын, клуб, доб-



рыя жывёлагадоўчыя будынкі. На другім здымку справа — зала элек-

трастанцы.

Калгас з дапамогай Жыткавіцкай і Лунінецкай МТС асвойвае зямлі, асу-

шшае балоты. У выніку ворных землі павялічыліся на 400 гектараў. Сёлета будзе яшчэ асвоена пяцьсот гекта-

раў. На асвоенных землях добра рас-

туть каноплі. Калгас штогод засявае каноплямі больш ста гектараў, зби-

раючы высокія ўраджай. Сёлета

варашылаўцы засеюць каноплямі 400 гектараў.

Шмат у калгасе перадавых каноп-

ляводак. Сярод іх першае месца па



І прастату, за ўменне дабіца пастаў-ленай мэты. [Здымак злева ўнізе].

На фермах калгаса 1 400 галоў буйной рагатай жывёлы, шмат свіней, авечак. На здымку ўнізе: каровы перад выганам на пашу. А на здымку вышэй можна ўбачыць лепших даярак калгаса, якія змагаюцца за высокія надоі малака. Злева направа: Е. Сянюк, Г. Данілевіч, М. Чапановіч і Т. Сянюк.

Куды ні глянеш — ва ўсім бачыш навізну. Вось па вуліцы вёскі праім-чалася машына. Вось участковы агро-ном праехаў на матацыкле. Вось з вока калгаснага дома лъецца музыка: гаспадары па радыё слушаюць канцэрт з Масквы.

Быў час, калі вёска не мела школы, калі за ўрочам ездзілі амаль не ў Пінск. Зараз калгаснікі лечацца ў Харастоўскай сельскай бальніцы, гаспадаркай якой загадвае Сцяпан Захаравіч Корж. У часе вайны ён з усёй сям'ёй знаходзіўся ў партызанскім атрадзе і адважна змагаўся з ворагам. На здымку [справа ўверсе] С. З. Корж ва дварэ бальніцы, по-бач з ім былая партызанка, зараз





акушэрка гэтай бальніцы Ганна Якаў-леўна Патокіна.

У Мікашэвічах ёсьць добры клуб, дзе старымі кіномеханікамі працуе Іван Канапацкі, узнагароджаны за ба-явыя справы двума ордэнамі і меда-лем. Калі пачалася вайна, яму было 18 год. Ён выконваў баявыя заданні партызан, удзельнічаў ва ўзрывае кінотатра, напоўненага фашистамі.

На здымку [справа ўнізе]: І. Кана-пацкі дзманструе кінофільм.

Новым, цікавым жыццём жывуць члены калгаса Імя Варашылава, пры-мнажаючы сваёй працай яго багаце і славу.

Фото М. Ананыіна



Расце міжнародны аўтарытэт Совецкага Саюза

ЗАРАЗ, як ніколі, вилікі і моцны міжнародны аўтарытэт нашай Радзімы. Найглыбішую павагу і пашану ва ўсім свеце заслужылі стваральнае дзеяньніце совецкага народа, які будзе комуністычнае грамадства, сапраўды міралюбівая знешняя палітыка Совецкай дзяржавы. Міралюбівы харектар знешняй палітыкі Совецкага Саюза — не выпадковасць. Ён вынікае з самой прыроды соцыялістычнага ладу, з неабходнасці забеспечэння мірнай стваральнае працы совецкага народа для будаўніцтва комунізма.

Міралюбівая знешняя палітыка Совецкай дзяржавы апіраецца на ўсё ўзрастаючу эканамічную магутнасць краіны соцыялізма, яна вызначаеца спакойнай упэўненасцю справядлівасці і неабходнасці абараняе май справы.

Упэўненасць совецкіх людзей у сваёй будучыні заславана на гіганцкіх маштабах нашых дасягненняў у гаспадарчым і культурным будаўніцтве. Совецкі Саюз мае ўсё неабходнае для ажыццяўлення сваёй галоўнай мэты — будаўніцтва комуністычнага грамадства. А хто ўпэўнены ў сваім будучым, таму не трэба вайна.

Стваральнік першай у свеце соцыялістычнай дзяржавы рабочых і сялян В. І. Ленін паставіў важнейшы прынцып совецкай знешняй палітыкі, які заключаеца ў прызнанні магчымасці мірнага суіснавання соцыялістычнай і капіталістычнай сістэм. Гістарычны вопыт наглядна сведчыць аб правільнасці ленінскага палажэння. Такое суіснаванне зусім магчыма, калі ёсьць узаемнае імкненне да супрацоўніцтва і захоўваеца прынцып роўнапраўя і неўмяшання ва ўнутраныя справы адзін другога.

Што датычыць Совецкага Саюза, то ён на працягу ўсяго першага існавання прытрымліваўся гэтага прынцыпу, адстойваў справу міру. Агульнаядома, што першым актам знешняй палітыкі Совецкай дзяржавы быў Дэкрэт аб міры, напісаны рукой В. І. Леніна. Гістарычны XX з'езд КПСС яшчэ раз пацвердзіў, што Совецкі Саюз будзе нязменна прытрымлівацца гэтага прынцыпу і ў далейшым.

Актыўнае правядзенне Совецкім Саюзам палітыкі барацьбы за мір дало свае вынікі. Мірная ініцыятыва нашай краіны стала адным з самых буйных фактараў, якія аказваюць велізарны ўплыў на ўесь ход міжнародных падзеяў. Значную падтрымку і дапамогу мірных пачынанні Совецкага Саюза знаходзілі і знаходзяць з боку ўсіх міралюбівых краін і ў першую чаргу з боку вялікай Кітайскай Народнай Рэспублікі.

Дзяякуючы намаганням усіх міралюбівых дзяржаў і народаў зараз упершыню за пасляваенныя гады ў наяўнасці вядомае аслабленне міжнароднай напружанасці. У выніку працяглых і настойлівых намаганняў Совецкага Саюза, Кітайскай Народнай Рэспублікі, краін народнай дэмакратыі і міралюбівых сіл усяго свету ў 1953 годзе была спынена вайна ў Карэі. Праз год удалося спыніць кровапраліцце ў Інда-Кітаі.

Вялікае значэнне для справы міру і аслаблення міжнароднай напружанасці мела нармалізацыя адносін паміж СССР і Югаславіяй, што з'яўляеца важным крокам у развіцці дружбы і супрацоўніцтва абодвух краін у інтарэсах міру і соцыялізма. Змякчэнню міжнароднай напружанасці ў Еўропе ў значнай ступені садзейнічалі заключэнне дзяржаўнага дагавору з Аўстрыяй, устанаўленне дыпламатычных адносін паміж СССР і Германскай Федэральнай Рэспублікай.

У аbstавінах аслаблення міжнароднай напружанасці аказаўлася магчымай Жэнеўская нарада кіраўнікоў урадаў чатырох дзяржаў, якая адбылася ў ліпені 1955 года. Гэтая нарада з'яўлялася сапраўды адной з такіх гістарычных падзеяў, якія знамяніць паворот у гісторыі міжнародных адносін, бо на ёй быў пакладзены пачатак устанаўленню давер'я паміж дзяржавамі, незалежна ад іх палітычнага і грамадскага ладу, на аснове мірнага суіснавання. Жэнеўская нарада па-

казала жыццёвасць і правільнасць методу перагавораў паміж краінамі.

У наступны перыяд Совецкі Саюз паслядоўна прытрымліваўся прынцыпаў гэтай нарады, «духу Жэневы». Ён многае зрабіў і робіць для далейшага палепшэння адносін паміж вялікімі дзяржавамі. Аб гэтым красамоўна сведчыць паездка таварыша Н. А. Булганина і Н. С. Хрущова ў Англію. Гэта паездка, якая з'яўляецца місіяй добрай волі, міру і дружбы, бяспрэчна, паслужыць далейшаму паспяховаму развіццю совецка-англійскіх адносін на сяброўскай аснове ў інтарэсах міру ва ўсім свеце.

Совецкі Саюз горача жадае і імкнецца да ўстанаўлення добрых, прыязных адносін і з іншымі вялікімі дзяржавамі, у тым ліку і з ЗША.

Вялікія сімпаты і падтрымку з боку ўсяго перадавога чалавецтва сустракае паслядоўная мірная палітыка Совецкага Саюза ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, накіраваная на справядлівасць вырашэнне асноўных проблем. Прадстаўнікі Совецкага Саюза і іншых дэмакратычных дзяржаў у ААН настойліва адстойваюць дэмакратычныя прынцыпы, на аснове якіх створана гэтая арганізацыя, рашуча змагаюцца супроты тых, хто спрабуе ператварыць ААН у зброю агрэсіі вайны.

Совецкі ўрад сумесна з іншымі міралюбівымі дзяржавамі патрабуе, каб прадстаўнікі вялікага народнага Кітая занялі сваё законнае месца ў ААН. Гэта з'явіцца неабходнай умовай умацавання ААН, павышэння яе аўтарытэтту.

Дзяякуючы правільнай і цвёрдай пазіцыі Совецкага ўрада удалося вырашыць пытанне аб прыняціі новых 16 дзяржаў у члены ААН. Гэты факт быў з адбраннем успрыніты ва ўсіх кутках зямнога шара.

Дэлегацыя Беларускай ССР нароўні з дэлегацыяй Украінскай ССР аказвае актыўную падтрымку ў ААН пазіцыі Совецкага Саюза.

З выпадку вырашэння пытання аб прыняціі новых членоў у ААН на імя міністра замежных спраў Беларускай ССР К. В. Кісялеві быў атрыманы падзячны тэлеграмы ад урадаў Цэйлона і Лаоса. У гэтых тэлеграмах выказвалася гарачая ўдзячнасць ураду Беларускай ССР за падтрымку, якая была аказана кандыдатурам гэтых краін пры прыняціі іх у члены ААН.

Імкнучыся да вырашэння ў міжнародным плане пытання аб разбрэенні, з якім звязаны жыццёвые інтарэсы народаў большасці краін, Совецкі Саюз паказвае асабісты прыклад у гэтых адносінах. Агульнаядома, што за апошні час Совецкі Саюз скараціў сваё ўзброенныя сілы на 640 тыс. чалавек і адмовіўся добрахвотна ад сваіх ваеных баз — у Порт-Артуры і Паркала-Уд. Цяпер Совецкі Саюз не мае сваіх ваеных баз на тэрыторыі іншых дзяржаў.

Для далейшага палепшэння ўзаемаадносін паміж краінамі маюць вялікае значэнне расширенне дзелавых і культурных сувязей, устанаўленне асабістых контактаў дзяржаўных і грамадскіх дзеячоў розных краін. Совецкі Саюз робіць усё магчымае для ўсебакога развіцця такіх сувязей.

Няспынна расце аўтарытэт Совецкага Саюза сярод народаў Усходу, якія скінулі з сябе каланіяльнае ярмо. Гэта наўгядна паказала паездка Н. А. Булганина і Н. С. Хрущова ў мінулым годзе ў Індыю, Бірму і Афганістан, якая з'явілася падзеяй вялікага гістарычнага значэння.

Знаходжанне совецкіх кіраўнікоў у гэтых краінах ператварылася ў магутную дэмантрацыю дружбы і супрацоўніцтва паміж народамі Совецкага Саюза і Усходу, якія абудзіўся. Дружба паміж СССР, Індыяй, Бірмай, Афганістанам і іншымі раней прыгнечанымі народамі Азіі, не кажучы ўжо аб сардэчнай дружбе з нашым вялікім братам — Кітайскай Народнай Рэспублікай, склалася на працягу многіх год. Народы нашай краіны нязменна праяўляюць гарачае спачуванне

да народаў Усходу, якія ўзніліся на барацьбу супроты спрадвечных прыгнітальнікаў, за нацыянальную незалежнасць і свабоду.

Совецкі Саюз кроўна зацікаўлены ў тым, каб краіны Усходу ўмацавалі сваю палітычную і эканамічную незалежнасць, каб яны зноў не сталі ахвярамі імперыялістичных дзяржаў. Тому Совецкі Саюз не толькі спачувальна адносіцца да гаспадарчага ўздыму гэтых краін, але ён гатовы, калі гэтыя краіны таго пажадаюць, бескарысліва падзяліцца з імі сваім багатым вопытам у эканамічным і культурным будаўніцтве. Аб гэтым сведчыць, у прыватнасці, пагадненне аб будаўніцтве совецкімі арганізацыямі буйнага металургічнага завода ў Індый і раду падпрыемстваў у Афганістане, аб правядзенні ў Індый работ па адшуканню нафты, аб будаўніцтве сіламі і сродкамі СССР тэхналагічнага інстытута ў сталіцы Бірмы Рангуне і г. д.

Вялікую падтрымку працоўных усіх краін, а таксама раду дзелавых колаў сустракае імкненне Совецкага Саюза да расшырэння міжнароднага ўзаемавыгаднага гандлю. У сучасны момант Совецкі Саюз вядзе гандаль больш чым з 60 дзяржавамі свету.

Наша краіна і надалей будзе дабівацца расшырэння міжнароднага гандлю, заснаванага на ўзаемнай выгадзе. ХХ з'езд КПСС у процівагу лозунгу «Поўночна-атлантычнага блоку «Давайце ўзбройвацца» паставіў лозунг «Давайце гандлявацца». У перыяд сваёй паездкі сумесна з Н. А. Булганіным у Англію Н. С. Хрущчоў падкрэсліў, што развіццё гандлю — гэта аснова да стварэння спрыяльных прадпрыемстваў для ліквідацыі недавер'я паміж краінамі і ўстанаўлення ўзаемаразумення.

Асабліва вялікім аўтарытэтам і лавагай карыстаецца Совецкі Саюз у краінах народнай дэмакратыі, якія сумесна з СССР складаюць сусветную соцыялістичную сістэму. Выход соцыялізма за рамкі адной краіны і ператварэнне яго ў сусветную сістэму — галоўная рыса нашай эпохі.

Умацоўваючы адносіны брацкага супраўдніцтва, краіны сусветнай соцыялістичнай сістэмы бескарысліва дапамагаюць адзін другому ў эканамічным развіцці.

Аднак побач з фактам аслаблення міжнароднай напружанасці ў свеце працягваюць дзейнічаць сілы, якія наладжваюць змовы супроты народных мас, імкнущыя навязаць іншым

краінам сваю волю, ствараюць розныя ваенныя агрэсіўныя блокі, сістэматычна ўмешваюцца ў чужбы справы. Але на шляху гэтых рэакцыйных сіл стаяць магутныя сілы свету. У сучасны момант на міжнароднай арэне выступае абырнай «зона міру», якая ўключае ў сябе як соцыялістичныя, так і несоцыялістичныя міралюбівыя дзяржавы Еўропы і Азіі. Для барацьбы міралюбівых сіл за справу міру маюць велізарнае значэнне адзначаны ХХ з'ездам КПСС гісторычныя палажэнні аб мірным сусідаванні двух сістэм, аб магчымасці прадухілення войн у сучасную эпоху, аб формах пераходу розных краін да соцыялізма.

Поспехі Совецкага Саюза на міжнароднай арэне відавочныя. Іх не можа замоўчаваць нават буржуазная прэса. На прыклад, амерыканская газета «Нью-Ёрк таймс» пісала ў лютым гэтага года, што «Совецкі Саюз ужо, як відаць, даўся значнага поспеху ў важнейшых раёнах свету... і што ў перспектыве — далейшыя поспехі рускіх».

Сіла і аўтарытэт знешніх палітыкі соцыялістичнай дзяржавы заключаюцца ў тым, што яе тэарэтычным фундаментам з'яўляецца ўсемагутнае вучэнне марксізма-ленінізма. Яна зыходзіць з таго, што інтэрэсы соцыялістичнай дзяржавы і вынікаючыя з іх знешнепалітычныя задачы супадаюць са справай гісторычнага прагрэсу, з інтэрэсамі працоўных усіх краін, якія змагаюцца за светлу будучыню. Вось чаму Совецкі Саюз і яго знешняя палітыка заўсёды карысталіся і карыстаюцца найвялікшым давер'ем і актыўнай падтрымкай працоўных мас усіго свету.

Б. КУДРАУЦАУ



Радзіма-дзеці

Штогод першага верасня расцвітаюць вуліцы нашых гарадоў і вёсак, як быццам зноў вяртаецца вясна. З букетамі кветак, з чырвонымі стужкамі ў валасах, у парадных касцюмах ідзе ў школы наша шчаслівая, жыццерадасная дзетвара.

Дзень, поўны цудоўных сустрэч, вясёлых размоў, успамінаў пра лета!

Урачыста крочаць малышы-першакласнікі.

Вось і школа з высокімі, светлымі класамі! Многія дні правядуць тут дзецы. Атрымаўшы вялікія веды, яны ўпэўнена ўступаюць у жыццё, будуць карыснымі людзям, Радзіме.

Прамяністая ўсмешка дзяцей, іх светлая будучыня — вось у чым шчасце кожнай маці. І гэтае шчасце дзе ёй Радзіма, якая клапатліва дапамагае выхоўваць дзяцей.

У нашай рэспубліцы, якая так жорстка пацярпела ад вайны, створана больш 11 300 школ, а к канцу пяцігодкі іх будзе амаль 13 000. Такі рост школ зусім зразумелы: у нас-жы штогод нара-

джаюцца тысячи маленькіх грамадзян, і калі зараз школу наведваюць мільён дзвесце тысяч дзяцей, то к канцу пяцігодкі іх будзе значна больш.

Совецкая ўлада, як родная маці, клапоціцца аб выхаванні і адукациі падрастаючага пакалення: будзе школы, выдае падручнікі, вучэбную літаратуру, наглядныя дапаможнікі. Сёлета дзеци нашай рэспублікі атрымаюць больш пяці мільёнаў розных падручнікаў [без называў], больш двух мільёнаў экземпляраў мастацкай літаратуры. У рэспубліцы створана шырокая сетка дзіцячых бібліятэк. Яны ёсць амаль у кожнай школе, акрамя таго, працуе 198 дзяржаўных дзіцячых бібліятэк з вялікім кніжным фондам. Тут з юнымі чытальнямі праводзіцца вялікая масавая работа: наладжваюцца кніжныя выстаўкі, гучныя чыткі, гутаркі, літаратурныя ранішнікі, канферэнцыі чытачоў. Усё гэта спрыяе агульному развіццю дзяцей.

На здымку: вучні на адпачынку ў піонерскім лагеры.



СЛАНЫ ТАНЦУЮЦЬ

Е. ВЫГОДСКАЯ

Малюнак Ю. Пучынскага

А ФІШЫ паведамлялі, што ў Брааклінскі цырк прывезлі дванаццаць сланоў. Сланы скакалі праз вяроўку, танцевалі, гулялі ў мяч, гойдаўся ў калысцы... Адным словам — вялікі спектакль для дзяцей.

Што рабіць, калі Томі меў толькі шэсць цэнтаў, а білет каштаваў дваццаць пяць? «Можа, Фрэд дававіць?» — думаў ён.

Старэйшы брат, Фрэд, вярнуўся ў той час з порта, дзе грузіў вугаль. Ён змыў шэры вугальны пыл, але ўсёроўна заставаўся чорным, таму што быў неграм.

Уся сям'я была чорная: і Фрэд, і Томі, і бацька, і Лізі.

— Томі! — крынку нечакана Фрэд. — Дванаццаць сланоў у цырку! І ў суботу пускаюць дваіх дзяцей на адзін білет. Аказія.

Малая Лізі выпусціла з рук ляльку, Томі знянацьку аслуянеў.

— Вы павінны пайсці, — сказаў Фрэд. — Даю вам дваццаць пяць цэнтаў.

У суботу дзеці апрануліся чысценікі і старанна. Лізі апранула белую спаднічку з фалдамі, у якой нагадвала, на думку брата, мышку ў смятане. Пайшлі яны з двумя сябрамі: Юімам і Эдзі.

Вакол цырка сабралася шмат дзяцей. Томі зауважыў ля касы Вілі Кропса — белага хлопца з іх квартала.

— Ідзеш у цырк, Вілі? — спытаў Томі, але Вілі махнуў разгублену рукой:

— Не маю грошай на білет. Бацька ўжо некалькі месяцаў не працуе.

Дзеці купілі білет і пайшлі ў цырк. Званок паведамляў аб пачатку паказу. Прыйсунтыя ў цырку звярнулі ўвагу на вялікую арэну. На сівым кані выехала наезніца ў срэбнай спадніцы і пачала паказваць дзіўныя штуки: становілася на сядло, кулялася ў паветры, лажылася на сядло... Томі ўздыхнуў ад дзіва.

— Як гэта так, што яна не падае?..

Малая Лізі дакранулася цёмнаю ручкай да белай далоні дзяўчынкі, што стаяла побач. Дзяўчынка раптоўна адсунулася і пачала з абурэннем нешта шаптаць свайму суседу.

Заглядзеўшыся на арэну цырка, дзеці не бачылі, што рабілася навокал. Нехта свіснуў востра, пранізліва, і ўсё мацней панесліся варожыя гукі:

— Далоў неграў!

Паліцай з гумавай палкай падышоў да дзяцей і піхнуў іх да выхаду.

— Пан не мае права! — сказаў Эдзі.

— Мы маем білеты! — крикнуў Юім.

— Не ўмееце тримаць сябе.

Бяжыце, пакуль не позна, — прыгразіў ім палкай паліцай.

Дзеці выбеглі на вуліцу, не ведаючы ў чым справа. У малой Лізі развязаліся на чаравіках шнуркі. Яна села на вуліцы і пачала іх завязваць. Слёзы капалі на новенькія чаравікі.

— Вілі, вазьмі наш білет і ідзі ў цырк. Яшчэ паспееш паглядзець на сланоў, — сказаў Юім, сустрэўшы Вілі.

З цырка даносіліся гукі аркестра: «Рам-там-там-тун». Вілі, усхваліванны, працягнуў руку па білет.

— Там... там ужо напэўна сланы танцуоць, — захліпала Лізі. — А нас выкінулі. За што?

Вілі прыняў руку, выцягнутую па білет. Ён усё зразумеў.

— Не хачу іх сланоў. Пойдзем на наш «двор». Самі арганізуем цырк, — сказаў ён.

— Без сланоў? — запытала Лізі і зірнула на яго заплаканымі вачыма.

— Я магу быць сланом. Я самы вялікі, — ахвотна згадзіўся Юім.

— А я кім буду? — дапытвалася Лізі, выціраючы заплаканыя вочы. Яна павесялела ад радасці, што зараз у іх пачнецца цікавая гульня.

— Ты? Будзеш наезніцай, а я канём. Толькі не скачы надта і не бі мяне, а то скіну і ўпадзеш, — прыгразіў ён жартам.

Лізі весела ўсміхнулася, а яркія бялкі вакол чорных, нібы вугалёчкі, вачэй бліснулі сінім фарфорам.

І дзеці пяцёркай пабеглі ў бок незабудаванага пляца, дзе былі ямы для смеция — любімае месца для гульняў негрыцянскіх дзяцей з Гарлема*.

* Негрыцянскі квартал у Н'ю-Йорку

З польскай мовы пераклаў Ф. СОБАЛЬ.

Опера «Марынка». На здымку: Мар'я Галафаева (у цэнтры справа), студэнтка юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, у гасцях у артыстаў; з ёю побач — нар. арт. БССР Ніжнікава Тамара Нікалаеўна, выканануца ролі Марынкі.

Фото М. Аваныіна.

Гераізм юніх



Беларускі дзяржаўны тэатр оперы і балету. Опера «Марынка». Марынка — артыстка Нікеева Нона Сяргеевна — сярод танцуемых кветак, матылёў, елак і вавёрак.

Сярод беларускіх дзеяцей нямала юных герояў. У часы фашысцкай акупацыі яны праяўлялі мужнасць, адвагу і кемнасць.

Гераічны ўчынак добрушскай піонеркі, Мані Галафаевай, якая ў гады вайны захавала сяяг піонерскай дружыны, глубока ўсхаўляваў мяне. У свой час мною была напісана на гэтую тэму паэма «Песня пра піонерскі сяяг». Яна і з'явілася асновай для стварэння оперы «Марынка».

Сумесна з кампазітарам Р. К. Пукстам я працавала над операй каля трох год. Гэта была нялёгкая, складаная, але разам з тым цікавая, захапляючая работа.

Ствараючы кожны вобраз, кожную сцэнку, мы пераносіліся ў свет перажыванняў нашых герояў. Мы хацелі паказаць простую беларускую сям'ю, яе ўдзел у вялікай агульнанароднай барацьбе ў часе Айчыннай вайны.

Галоўная герайня, Марынка, у асабліва цяжкія хвіліны жыцця выяўляе рашучасць, вынаходлівасць, смеласць. Яна горача любіць сваю маці, брата Саўку, дзядзьку Якуба — камандзіра партызанскага атрада і ўсіх сваіх верных сябров.

...На адной з рэпетыцый адбыўся такі эпізод. Мы прыйшлі ў тэатр з Марыяй Галафаевай (вучыцца цяпер у Беларускім дзяржаўным універсітэце). У пера-

пынку мы сядзелі ў поўцёмнай зале. Марыю «апанавалі» дзве Марынкі (Т. Ніжнікава і Н. Нікеева), пільна ўглядліся ў рысы яе сцілага дзеячага твару, распытаўлі аб усім, што іх цікавіла. І раптам са сцэны пачала да іх набліжацца жывая чалавечая лавіна. Вучні харэаграфічнага вучылішча, якія ўдзельнічаюць у балетных сцэнах спектакля, даведаліся аб tym, што тут прысутнічае жывая герайня.

Трэба сказаць, што ў гэты момант становішча ў Машы было не вельмі задзроснае. Рабяты наваліліся на яе з усіх бакоў.

Пасыпаліся пытанні:

— Ці праўда, што вас так і завуць — Марынка?

— А дзе ваша маці?

— Дзе Саўка цяпер?

— Ці снілі вы такі-ж самы сон, як у оперы?

Кожны раз, калі я бываю ў тэатры, мяне вельмі радуе тая зацікаўленасць да спектакля, якую праяўляюць нашы юныя гледачы.

Сваю работу над операй мы яшчэ не лічым закончанай. Будзем удасканальваць і твор, і спектакль, каб у ім з'явіліся новыя, яркія фарбы.

Эдзі АГНЯЦВЕТ



ПАДВОЙНЕ ДІНС

Алесь АСІПЕНКА

Малюнкі В. Жоутак

ЗА АКНОМ гула завіруха, а ў маленькай зальцы раённай гасцініцы было цёпла і светла. Сюды выходзілі топкі ўсіх трох грубак, што абагравалі спальні. У грубаках весела патрэскуа агонь, і чырванаватыя блікі яго скакалі па сценах, падлозе, па нашых тварах. Гасцініца другі дзень пуставала: старыя жыхары раз'ехаліся, а новыя не прыехалі, і шасцёра камандзіровачных зусім вольна размясціліся перад палаючымі топкамі. Той вечар быў для нас асабліва сумным: усё даўно было пераговорана, усе анекдоты расказаны, заставалася адно — слухаць завыванне ветру ды перакідвацца мала-значнымі словамі.

— Час і на адпачынак, — парушыў маўчанне начальнік геолага-разведачнага атрада, лысы мужчына гадоў пад сорак. — Давай, Карпич, закурым яшчэ па адной. Вельмі ўжо смачны твой мультан.

Ляснік Карпич, суровы і маўклівы, дастаў вышыты капшук і падкалоў:

— Любіш мультан «чужы гатунак»?

— Нішто, люблю, — азваяўся геолаг і, захапіўшы дробку мультану, насыпаў на ладны кавалак раённай газецыні. — А наогул я ніякія мультаны не прызнаю. Ад суму закурый. Мы, геолагі, усё больш у полі, у лесе. Любата. А тут цішыня — ну і закурый.

— Вось не ведаў — не даў-бы мультану. Мужчына павінен курыць і толькі моцны тытун.

— Ну, не, — запярэчыў геолаг. — Мужчына, калі ён хоча мець поспех у жанчын, павінен пахнуць дарагой папяросай і кан'яком.

Ляснік зарагатаў.

— З тваім лысым чэррапам хоць мятай надушыся — справы дрэн.

— Трапіў пальцам у неба, — буркнуў геолаг, не спяшаючыся, падняўся і пайшоў у пакой да дзяжурнай. — Насценка, разбудзіш мяне а шостай гадзіні.

— Добра, — адгукнулася Насця, — разбуджу.

У сенцах загрукалі. Нечая рука зашастала на тым баку дзвярэй, адшукваючы клямку.

— Насця, — гукнуў геолаг, — папаўненне прыбыло.

Дзверы адчыніліся, і на парозе з'явілася аснежаная жаночая постаць. Жанчына была захутана ў вялізную пуховую хустку, апранута ў доўгае футра, з-пад якога віднеліся белыя мяккія валёнкі. Снег заляпіў твар жанчыны, набіўся пад хустку, у кожную складачку вонраткі.

— Добры вечар вам! — прывіталася яна прыемным гласам. — Дапамажыце, таварышы, распрануцца. Ледзь не замерзла.

Першым да незнаёмай кінуўся геолаг.

— Развяжыце хустку. Фу, які нязграбны!

Ляснік усміхнуўся.


— Вось і асечка.

Геолаг паклаў хустку на канапу, зняў паліто.

— Сядайце да агню, вось сюды: адагрэцеся.

Жанчына села на падсунутую ёй табурэтку. На яе твары загулялі водбліскі полымя. Мы стаялі моўчкі, уражаныя харством незнаёмкі.

На выгляд ёй было не больш трыццаці гадоў. Постаць зграбная: не тоўстая і не худая. Залацістыя валасы падвіты



ўмелай рукой. Зялёны вышыты жакет прыгожа прыставаў да стройнай фігуры. Але саме чароўнае было ва ўсмешцы, мілай, прывабнай і нейкай дражнячай: а ну, як я — падабаюся? Калі жанчына ўсміхалася, на шчоках з'яўляліся маленькія сімпатычныя ямачкі, а вочы сагравалі цяплом. Здавалася, тонеш у гэтым глыбокім мілым поглядзе. Раптам па яе твары прабегла грымаска болю.

— Мусіць, нагу адмарозіла: коле, як іголкамі, — кусаючы ніжнюю губу, сказала яна і жаласліва на нас паглядзела.

Мы загаманілі:

— Трэба спіртам расцерці.

— Снегам, снегам.

— Правільна, лепш снегам.

Геолаг як быў у касцюме, так і пабег на двор. Незнамка зняла валёнкі, панчохі і працягнула маленькую нагу да агню.

— Што вы робіце?! Так нельга. Балець будзе, — папярэдзіў ляснік.

Увайшоў геолаг з поўнымі прыгаршчамі снегу.

— Расцірайце, толькі мацней.

— Эх ты, а яшчэ пра дарагія папяросы ды кан'як разглагольстваваў, — ляснік раптам апусціўся на калені, узяў сваімі ручышчамі нагу незнамкі і паклаў на перакуленую табурэтку.

— Давай снег.

— Што вы, я сама.

— Самі вы так не зробіце.

Ён доўга цёр нагу, пакуль пальцы не загарэліся чырваніню. А мы пераглядаліся, дзівіліся: вось табе і маўклівы ляснік, нелюдзім, бірук, а колькі спрыту. І чаго толькі не зробіць жанчыны з намі, мужчынамі! Ну і Карпич...

— Можа, чайку? — прапанаваў геолаг.

— Зрабіце ласку. А то мне здаецца, што нават сэрца замерзла, а яго снегам не адатрэш. Дзякую вам, нага пячэ агнём.

— Няма за што, — ляснік падняўся з каленяў. — Снег — першое лякарства. У лесе ці ў дарозе такое часта здаряеца.

Геолаг прынёс шклянку моцнага чаю.

— Прашу.

Нам стала няёмка: чым мы горш за геолага і лесніка? У кожнага знайшлося нешта з прыпасаў. Мы паклалі іх на стол, а самі ўсёліся вакол жанчыны, любуючыся, як яна апетытна есць хлеб з вяндлінай, запівае чаем і ўсміхаецца нам. За доўгія камандзіровачныя дні мы моцна засумавалі па сем'ях і цяпер былі крануты прыязнай і цёплай жаночай усмешкай. Незнамка ўнесла ў наш аднастайны грубы быт ней-

кую ўтульнасць, і мы былі шчаслівы пераменай: так пасля дажджлівых, нудных дзён раптам выгляне сонца — і не ѥплю, а радасна.

— Вось дзякую, што адагрэлі. Думала, жывой не даеду. Я ўжо хуталася, хуталася... Ды баюся, што ўсёроўна горла прастудзіла.

Толькі цяпер я ўспомніў, дзе яе бачыў. Было гэта гады з чатыры назад. Ужо не памятаю, з якога выпадку даваўся ў тэатры вялікі канцэрт. Як гэта часта бывае, калі канцэрт зацвярджаюць у дзесятку ўстаноў, калі кожны імкненца павярнуць справу па-свойму, і той памятны канцэрт аказаўся сумным да ламаты ў сківіцах. Яшчэ ў самым пачатку зала пляскала ў далоні, але не столькі выкананню, колькі гучным імёнам. Паступова воплескі радзелі, сёйтой падымаліся і выходзіў з залы. Людзей не спынялі нават гнеўныя позіркі канферанс'е — доўгай, худой, бы сапраўдны шкілет у касцюме, артысткі.

Калі аб'явілі чарговы нумар праграмы, ніхто не разабраў прозвіща спявачкі, якая збіралася даканаць нас песенькамі дарослыіх пра дзяцей. Не паспела канферанс'е схавацца згуклісу, як на сцену выпырнула стройная, золатаволосая дзяўчына ў бальным белым плацці. Зала сустрэла яе даволі кпліва, і гэты настрой, пэўне, адчула артыстка. Яна ўсміхнулася нам, потым скамянулася і, пакуль піяніст перабіраў ногі, стаяла, схілішы галаву, нібы была вінаватай за няўдалы канцэрт. За просценъкай мелодыяй заспявала артыстка. Голос, не надта моцны, неяк бездапаможна трапятаў. Здавалася вось-вось сарвецца. Але колькі ў ім было непасрэднасці, шчырасці, замілавання. Песні былі просценъкія, але хапалі за сэрца. Спявала яна пра Толю, дапытлівага, цікаўнага хлопчыка. Хоча Толя ведаць пра ўсё на свеце, хоча сур'ёзна пагварыць з бацькам, але той заняты, і Толя дзеліцца сваімі думкамі з рыжым лянівым катом. Васька ляжыць, слухае Толю і, мусіць, задаволены планамі хлопчыка, паціху мурлыча.

Я слухаў, і мне стала сорамна, што і я вельмі рэдка знаходжу час пагутарыць з сынам, на яго пытанні моршчуся і адсылаю да маці. І не адзін я адчуваў сябе прыкра на няўажлівасць да дзіцячых пытанняў.

Мы, можа, хвілін з дзесяць выклікалі артыстку. Яна выходзіла, кланялася нізка, але больш не спявала. Гледачы аднеслі гэта за кошт зайздрасці тых артыстаў, якія правалілі канцэрт. Маргарыту Талімаву я слухаў яшчэ разы са два. І заўсёды яе просценъкія песенькі пакідалі ў душы глыбокі след.

Я напомніў Талімавай пра той канцэрт. Яна ўсміхнулася:

— Вельмі на мяне злаваліся тады?

Геолаг пабег у спальню, вынес адтуль пухавы шарф.

— Вось, павяжыце шыю. Ад прастуды вельмі дапамагае.

Талімава ўзнагародзіла яго ўдзячным позіркам шэрых взечай, аж мы пазайздросцілі.

— Вы такі ўважлівы, дзякую. Толькі я не хварэла ангінай. Прыйяджаю і праста з холаду пачынаю спяваць.

Ляснік аж падскочыў на крэсле.

— А вы заспявайце.

Талімава адмовілася, спаслаўшыся на стомленасць. Мы зірнулі на Карпыча з дакорам: жанчына з дарогі, змардавалася, а яму песні спявай. Ляснік і сам зразумеў, што сказаў няладнае, і пачаў няёмка апраўдацца.

— Заўтра адагрэюся, абавязкова спяю, — сказала Талімава.

Але мы зразумелі, што абяцае яна толькі таму, што мае добрае сэрца і не хоча сароміць лесніка.

Разыходзіліся мы спаць неахвотна: нялёгка было пакідаць чалавека, адзін позірк якога сагравае цяплом. Але час быў позні, ды і Талімавай трэба было адпачываць.

Прачнуніся я ад лёгкага шоргату ног. Нехта прайшоў каля майго ложка. Я адараў галаву ад падушкі. З пакойчыка Насці вырваўся ў зальцу пук святла, а на крэсле ля майго ложка абуваўся геолаг, затым падняўся і на дыбачках пайшоў у насцін пакойчык за пашпартам. Я чуў, як ён пра нешта шэптаў ў Насці і як яна зарагатала:

— Хіба голас у вас за нач перасеў?

— Цс-с-с. Чалавек з дарогі спіць, а ты каркаеш.

— Падумаеш — пані! — агрэзнулася Насця.

Геолаг зайшоў у пакой, дастаў з-пад ложка рэчавы мяшок.

— У дарогу? — спытаў я.

— Прабачце, што разбудзіў вас, — адказаў геолаг, пастаяў з хвілін ў роздуме і папрасіў: — Перадайце ёй прывітанне.

Геолаг выйшаў, а я доўга не мог заснуць. Думкі самі па сабе скіроўваліся да Талімавай, да яе ўмення заваёўваць сэрцы людзей, да геолага, які, напэўна, ніколі больш не сустрэне артыстку, але вельмі хоча, каб хоць сёння раніцай яна ўспомніла яго. Мне было хораша і зайздросна. Хораша ад таго, што ёсць на свеце людзі, якія адной сваёй прысутнасцю ствараюць другім свята. А зайздросна таму, што ўсе мы —

жыхары гасцініцы — вельмі будзённыя людзі, што нам жылося-б вельмі нудна, каб не завітала сюды такая чароўная асoba.

Я доўга аддаваўся сваім марам. Чуў, як апранаўся ляснік, як у другім пакой асцярожна парыпвалі палавіцы (кожны шанаваў сон Маргарыты Талімавай), як Насця, пырскаючы смехам, гаварыла:

— Звар'яцелі ўсе — на дыбачках ходзяць.

Голос лесніка пакрыўджана ракатаў:

— Нічога ты не разумееш. Эта-ж такі чалавек!

— Яшчэ як разумею! Акцёрка... Там песенькі пяе, а тут... казаць ёсць пра што, слухаць няма каму.

— Справа, Насця, не ў песеньках, а ў душы. Вунь карэспандэнт расказваў, як яна спявала. За душу хапала. А чаму? Бо песні яе ад сэрца. Тут трэба чалавека разумець.

Насця чмыхнула.

— Грошы плацяць — пяе.

— Эх ты, — крактануў ляснік.

Я насцярожана прыслухаўся: раптам артыстка пачуе недаўнюю балбатню Насці. Але з-за дашчатай перагародкі даносілася толькі соннае дыханне Талімавай.

Потым я заснуў: відаць, усе пайшлі, і ў гасцініцы стала ціха. Разбудзіў мяне старэчы голас з зальцы.

— Дзе-ж яна?

— Вось тут. Спіць мусіць, — адказаў голас Насці. Нехта зайшоў у пакой Талімавай.

— Насця! — проста над маім вухам пачуўся голас Талімавай.

— Што?

— Схадзі прынясі мне піражкоў.

— Я і так падслухваць не буду.

На гэты раз бразнулі дзвёры ў сенцы.

Нічога не разумеючы, я адчуваў сябе няёмка, прыкра і нават агідна. Чаму тое, што нельга чуць Насці, дазваляеца слухаць мне? У пакой стала ціха. Я хацеў устаць або хоць паварушыцца на ложку, каб за сцяной даведаліся пра маё існаванне, але нейкая сіла прыкавала мяне да пасцелі. Гэтай сілай быў голас Талімавай, злосны, рыпучы.

— Прыцягнулася?

— Прыйшла, — адказаў старэчы голас і перапыніўся сухім кашлем. — Я, Маруся, не вінавата. Людзі ўсё.

— Не апраўдваіся, сама дужа добрая. Што табе трэба?

— Бог з табой, Марусенька, мне ўжо нічога не трэба. Вось прычакаю вясны, а там адмераюць на могілках сажань.

— Цябе абухом не прыб'еш. Прыкідаешся казанскай сіратой.

— Ведаю, зажылася.


— Не хныкай, не люблю.

Стала ціха. Чуваць толькі было, як смаркаецца ў хусцінку старая ды неспакойна паварочваецца на ложку Талімава.

— Вось што: ідзі і забяры справу. Чуеш?

— Мне ўжо і так хоць у пятлю залазь. Ад людзей сорам, ад цябе крыва, — старая, відаць, заплакала.

— У твае гады маткі дочкам дапамагаюць, а ты нюні распусціла. Хоць-бы семячкі прадавала.



— Куды мне; адной нагой у труне стаю. Раней прадавала. Усё з-за гэтага і пачалося. Памру—зусім прападзе хлопчык.

— Цэлы будзе.

— Дачушка, ён-жа зусім ад рук адбіўся. Не слухаецца.

— Па-твойму, я павінна з-за гэтага сваё жыццё і талент губіць?

— Я-ж цябе таксама гадавала.

— Потым мой новы муж не можа жыць з такім агідным хлапчуком. Ён згодны, каб я табе дзвесце рублёў высыпала.

— А Косця як? Ён-жа да жулікаў прыстане.

— І што ты хочаш? Тады не паслухалася. Няхай-бы ўнука яго бацькі забралі. Дык не, не дала. Вось цяпер і цацкайся. А куды настаўнікі глядзяць?

— Ат, настаўнікі...

— Тады няхай у калонію здаюць.

У мяне па спіне нібы прапаўзла халодная вужака. Хацелася падбегчы да гэтай жанчыны, схапіць яе і трэсці датуль, пакуль яна не папросіць літасці. А Талімава нават абуралася, што да яе лезуць з такім дробязнымі справамі.

— Не магу я мастацтвам ахвяраваць. Гэта бесчалавечна. Ты заўсёды імкнулася загубіць маё жыццё.

Маці залемантавала.

— А мая ты дачушка, а родненькая. Ды каб я ведала.

— Вось і схадзі да суддзі.

— Добра, Марусенька, добра. Ужо-ж сёння і схаджу. Мне і самой суд той во дзе сядзіць. Ганьба адна. Я нават не ведаю, як у той суд дзвёры адчыняюцца.

Стара, відаць, пачала збірацца.

— Пачакай,— спыніла яе Талімава.— Вось табе гроши. Больш не магу.

— І на гэтым дзякую. Дадала-б крыху, можа Косцю штаны купіла-б: зусім абшарпаліся.

— Другім разам купіш.

— Можа зайшла-б?

— Не хачу. Твае языкастыя бабы толькі абняславяць.

Стара пайшла. Я чую, як Талімава скочыла босымі ногамі на падлогу, як, апрануўшыся, выбегла ў зальцу. Спачатку яна злосна бурчэла пад нос, фыркала, як кошка, якую натыцкали носам ва ўласныя брыдолы, але хутка змяніла гнеў на весялосць: заспявала нейкі лёгкі, бесклапотны матыў, а затым паклікала:

— Насця!

— Чаго яшчэ?— голас Насці быў злосны.

— Ты не фыркай. Зразумела?

— Нават вельмі. Я-ж цябе не трэба лепш разумею.

— Не тыкай: я з табой свіней не пасвіла.

— Можа, я не згадзілася-б пасвіць.

Талімава знаходзілася ў сваім пакой, а Насця ў зальцы. Яны перакідаліся злоснымі, калючымі словамі. Далей пераносіць двухсэнсавасць становішча рабілася нязносным, і я пачаў апранацца, стараючыся ўсяляк падаваць аб сваёй прысутнасці весткі: кашляў, соўваў крэсла, стукаў абцасамі аб падлогу. Але маёй прысутнасці не заўважалі — там, за дзвярыма, наспявала самая звычайная баталія.

— Ты яшчэ мяне не ведаеш, — кричала Талімава.— Ды я табе... З работы паліяціш.

— Каб цябе ведалі, не ўвіваліся-б так. «Маргарыта Васільеўна, Маргарыта Васільеўна»... Дзе толькі ў людзей вочы?

Талімава выбегла ў зальцу, грымнула кулаком па стале, аж дзыянкнуў пусты графін.

— Як ты смееш? Ды я цябе...

Я паспяшаўся выйсці. Талімава, барвовая ад злосці, махала кулакамі перад ніколькі не збянтэжанай Насцяй. Убачыўшы мяне, яна застыгла, аслупяняла і толькі моргала вачыма.

— А-а-а... Змова?.. Фельетон пісаць?..

Талімава кінулася ў пакой, апранулася і некуды пабегла.

— Навошта вы, Насця, так зрабілі? Яна нямаведама што падумала, быццам я падслушоўваў.

— Такое варта паслухаць. А вы сапраўды можаце яе ў газете працягнуць?

— Mary.

Насця ўсміхнулася.

— Куды вам, не напішаце. Талімава каго хочаш вакол пальца абвядзе. Яна такая. Пяты раз суд зрывавае.

Не, я цвёрда рашыў напісаць. Але тады мой намер праўліўся самым ганебным чынам. Аднойчы, прыйшоўшы з работы, я застай у сябе Талімаву. Яна сустрэла мяне самай чароўнай усмешкай, на якую толькі была здольна.

— Вы здзіўлены? О, вядома! Пасля таго, што здарылася тады ў гасцініцы... Нарэшце, гэта зусім не тое, што я гавару. Тады, я памятаю, вы захапляліся маімі песнямі. Я падрыхтавала новую праграму. Зрабіце ласку, прыдзіце паслухаць.

Яна паклала на стол белеты. Заставалася толькі падзякаўваць за ўважлівасць.

— А вы не пісалі яшчэ фельетон? — нібы жартуючы, запыталася яна.

— Пачаў.

— Ого, які вы нядобры.

— Хіба добра кідаць дзіця?

— Таксама, як і падслушоўваць. Ды не саромцеся, я не злуся. Нават лепш, што так здарылася. Сапраўды, Косцю нельга было далей заставацца ў бабкі. Я тады-ж яго і забрала. Дык як, прыдзец?

Фельетон я адклаў: цяпер ён быў не патрэбны — усё стала на сваё месца. Канцэрт Талімавай быў цудоўны, гледачы не калькі раз яе выклікалі. Пасля канцэрта Талімава, я чую, пажехала ў гастрольнае падарожжа, а я заняўся справамі. Неяк праз поўгода я зноў трапіў у тое далёкае мястэчка, у знаёмую гасцініцу. Прымала мяне пажылая жанчына.

— А дзе-ж дзяўчына, якую Насця звалі? Ці не замуж выйшла?

— Вы ў нас, відаць, не ўпершыню. Знялі Насцю. Адна жыхарка на яе вельмі паскардзілася і знялі. А вось і ваше месца.

Гэта быў той-же пакой, у якім я спаў тады. Я лёг і думаў пра Насцю. Добрая, шчырая дзяўчына, хто-ж на яе скардзіўся? За што? Ці мала ёсць такіх няўжыўчых людзей, якім ніколі не дагодзіш.

Як і ў той раз, я прачнушыся позна. Выйшаў у зальцу: дзяжурная прыбірала пакой.

— Што-ж Насця такое зрабіла? Яна, здаецца, была прыстойнай дзяўчынай.

— А нічога. Гэта-ж, ведаце, прыезджала сюды такая артыстка. Яна яшчэ з нашых, Маруся Талімава. Нешта ёй Насця не ўладзіла, дык усё раённае начальства супроць яе настроіла. Насці якая вера? Артыстка вядомая, а Насця хто? Вось і знялі. А ўжо нашто нягодная баба гэтая артыстка. Сына бабцы аддала. Было забрала, ды, відаць, не трэба ён ёй. Круцёлка. Маці яшчэ маўчыца. Ды я яе ў суд пацягнула-б. І вось-ж жывуць людзі з такою побач, і ніхто яе носам не тыцне: паглядзі, што ты робіш!

Я маўчаў. Што мог сказаць я, чалавек, які сам не разбраўся ў гэтай жанчыне з падвойным дном. А можа і цяпер недзе Талімава, прыхільна ўсміхаючыся, робіць агіднасці. Яна-ж на гастролях, і ў мяне няма яе адресу. Паглядзіце, тварышы, навокал!



На сцежках далёкіх...

Мік. АРОЧКА

Нас выпадкам
Лясныя сцяжынкі звялі.

I калі

Пад птушынную песню

I пад ранішні пошум

Ёй руку паціскай

I з сям'ёй віншаваў,

Мне яна засміялася:

— Што ты,

З ім даўно не жыву...

I абцасікам тонкім

Прымяла траву.

Хоць-бы кроплю,

Гаворачы,

Таго жалю

Ці горычы!

А калі

На расстанне руку

падалі,

Мне сказала:

— Ты помніш прагаліны,

Як сюды па грыбы

прыбягалі мы,

Тую зорную россып суніц,

Тыя гнёзды драздоў

I сініц!

I ўсе гнёзды, што знала,

Гэта-ж я раскідала!

Памятаю, якой ты была.

Раскідала тады.

Раскідала...

А прышлося — свайго
не звіла.

ЧЫТАЧЫ РАСКАЗВАЮЦЬ

НАВАТАР ВЫТВОРЧАСЦІ

НА НАШЫМ заводзе добра ведаюць тэхнолага механазборачнага цэха № 2 Антаніну Паўлаўну Шчукіну. Ведаюць як наватара вытворчасці, як адданага работніка.

Здаецца, зусім нядаўна яна распрацавала і ўкараніла ў вытворчасць першую сваю рацыяналізаторскую прапанову (змяніла канструкцыю ўзмацняючых кранштейнаў), а цяпер яна ўжо адзін з лепшых рацыяналізатораў. На яе асабовым рахунку налічваецца больш 30 000 рублёў эканоміі ад укаранення ўласных прапаноў. За 1955 г. і першыя месяцы бягучага года Антаніна Паўлаўна падала 16 рацыяналізаторскіх прапаноў, з якіх дзесяць ужо ўкаранёны ў вытворчасць. Толькі за кошт змянення канструкцыі рычагаў тармазной сістэмы, змянення канструкцыі дзвёрак і петляў інструментальнай скрынкі аўтапрычэпаў атрымана 15 000 рублёў эканоміі. Зараз ажыццяўляюцца яе іншыя прапановы. За кошт іх укаранення будзе сэканомлена значная колькасць металу.

Антаніна Паўлаўна ўважліва вывучае канструкцыю новых ма-



Антаніна Шчукіна разам з прасоўшчыцай комсамолкай Раісай Раманчук абмяркоўваюць спосаб апрацоўкі новай дэталі.
Фото П. Нікіціна.

шын, вузлоў і дэталей, стараеца да мінімуму звесці ручную працу, больш механизаваць тэхналогію вырабу.

За настойлівасць у пераадоленні цяжкасцей, за непрыміримасць

да недахопаў, за няспыннае імкненне рухаць тэхніку ўперад — за ўсе гэтыя якасці Антаніна Паўлаўна заслужыла ў калектыве агульную павагу.

Антаніна Паўлаўна займаеца і плённай грамадской работай. Калектыву Мінскага аўтазавода двойчы выбірае яе народным засядацелем. Без адрыву ад вытворчасці яна працуе пры наруждзе 2-га ўчастка Сталінскага раёна г. Мінска.

Умелая размяркоўваючы свой працоўны дзень, Антаніна Паўлаўна на ўсё знаходзіць час. Выходнымі днямі са старэйшай дачкой рэгулярна наведвае дзіцячыя сесіі ў кіно. Вечарамі часта ходзіць у бібліятэку, дзе цікавіца навінкамі тэхнічнай літаратуры.

У 1956 годзе Мінскі аўтамабільны завод, акрамя аўтамабіляў, павінен пачаць выпуск новых сельскагаспадарчых аўтапрычэпаў. Зараз механазборачны цэх пачаў асвойваць аўтапрычэпы для перевозкі сельскагаспадарчых грузаў.

Над асваеннем новых вырабаў, прадугледжаных шостай пяцігодкай, і працуе А. П. Шчукіна.

В. СВІЧКАРОЎ,

ст. тэхнолаг механазборачнага цэха
Мінскага аўтазавода.

ПЕРШЫЯ КРОКІ

У ЛЕКТАРСКІМ аб'еднанні пры Глінна-Слабадской хадце-читальні працуе 14 чалавек: настаўнікі, старшыня калгаса, загадчык медыцынскага пункта. Уся група старанна прадумала план работы лекторыя, уключыла ў яго такія тэмы, якія найбольш хвалявалі калгаснікаў.

Вясной калгаснікі ўпершыню сеялі кукурузу. Многа началося размоў з гэтага поваду, былі і няправільныя выказванні. Для лектараў стала ясна, што самае актуальнае зараз — барацьба з нездаровымі настроемі, памылковымі думкамі. Лекторый рашыў растлумачыць калгаснікам карысць гэтай каштоўнейшай культуры, даказаць, што ёсьць усемагчы масці вырошчваць яе ў нашых умовах, атрымліваць высокія ўраджай. Зоатэхніку тав. Шафранаву даручылі прачытаць лекцыю аб кукурузе, як рашаочым фактары стварэння трывалай кармавой базы для жывёлагадоўлі. З вялікім хваляваннем і цікавасцю слухалі прысутныя гэтую лекцыю, задавалі многа пытанні. Лекцыя прынесла бяспрэчную карысць: сяюбі кукурузы і іншых культур

калгаснікі правялі па ўсіх правілах агратэхнікі.

Акрамя лекцый і дакладаў, члены лекторыя правялі гутаркі з калгаснікамі на ферме, у брыгадах. Работа конефермы выклікала трывогу. Даглядалі коней дрэнна. Загадчык хаты-читальні тав. Стома і настаўніца т. Шкурко арганізавалі там чырвоны куток і пачалі сярод жывёлаводаў гутаркі на самыя рознастайныя тэмы. Неўзабаве конеферма ператварылася ў адзін з лепшых участкаў гаспадаркі калгаса.

У мінулым годзе калгаснікі праслушалі 87 лекцый і дакладаў на розныя тэмы.

Лекцыі маюць добры ўплыў. Так, юнак Зінавенка Нікалаі выбіў аднойчы ў хадце-читальні некалькі шыб. Хацелі скласці акт і прыцягнуць хулігана да адказнасці. Але совет хаты-читальні зрабіў інакі: даручыў кіраўніку лекторыя прачытаць лекцыю аб маральнім абліччы совецкага юнака. Лекцыю слухалі ўважліва. Тав. Наўменка назвала прозвішчы тых, хто добра працуе, імкненца прынесці карысць грамадству, не скрыла і тых, хто грэ-

буе фізічнай працай, не паважае старэйшых, дапускае хуліганскія ўчынкі, у каго мова засмечана нецэнзурнымі словамі, хто носяць модныя прычоскі і плаці, але адстае ў працы. На лекцыю бурна рэагавалі, многія спрачаліся з лектарам. Відаць было, што людзі закрануты за жывое. Раніцай другога дня Зінавенка Нікалаі сам зашкліў вокны.

Практыка паказала, што лекцыі, даклады і гутаркі прыносяць карысць толькі тады, калі лектор добра падрыхтаваны, не баіцца ставіць вострыя пытанні, гаворыць праўду, не закрывае вачы на недахопы.

Вялікую дапамогу ў разгортванні масава-палітычнай работы аказвае і мастацкая самадзейнасць, арганізаваная пры хадце-читальні. Пасля лекцый і дакладаў часта выступаюць хор, харэаграфічная група, драматычны калектыв.

У работе сельскага лекторыя зроблены толькі першыя крокі. Яшчэ шмат чаго трэба дабіцца, каб выкананы ганаровыя задачы, якія стаяць перад сельскай інтэлігенцыяй.

П. ЗІНАВЕНКА

Калгас «Новая Слабада»
Гомельскай вобласці
Васілевіцкага раёна.

ВЛАДЗІМІРУ Маякоўская му быў 21 год, калі ён упершыню прыехаў у Мінск. Потым яшчэ два разы наведаў сталіцу Беларусі: калі яму было 32 і 34 гады. Людміла Владзіміраўна Маякоўская ў 72-гадовым узросце паўтарыла маршрут брата.

Яна прыехала ў Мінск па за-прашэнню Саюза пісьменнікаў Беларусі і Таварыства па рас-паўсюджванню палітычных і на-вуковых ведаў. На вечары ў клубе Саюза пісьменнікаў Людміла Владзіміраўна гаварыла:

— Я добра памятаю брата, які, як вядома, вельмі любіў раз'язджаць. Паездкі на самай справе ўзбагачаюць. Я за апош-нія гады была на Украіне, у Ленінградзе, Сталінградзе і не адзін раз у Грузії. Мяне даўно цягнула на Беларусь. У нашай сям'і ёсць сваяцкія сувязі з Беларуссю. Брат майго бацькі, Міхail Канстанцінавіч Маякоўскі, доўга жыў на Беларусі. Ён пра-цаў ляснічым у Белавежскай пушчы і часта пісаў нам з Пру-жан.

Жыццё Владзіміра Маякоўскага з дзіцячых год, яго ста-наўленне, як паэта — усё гэта прайшло на вачах сям'і, на вачах на 9 год старэйшай сястры Людмілы. Таму яе ўспаміны аб браце маюць вялікую ціка-васць.

У мінчан за пяць дзён яна выступіла больш дзесяці раз. І ўсюды: на аўтамабільным за-водзе, у педагогічным інстыту-це, ва ўніверсітэце, у вайсковай часці, у піонераў — сустракала аднолькава моцную любоў да твораў Маякоўскага.

Так было, напрыклад, на аўтамабільным заводзе.

Ішоў вечар, прысвечаны Ма-коўскому. На стале прэзыдуума сабралася груда запісак, якія наглядна сведчылі аб нязгаснай любві да вялікага паэта і муж-нага трывана. У адной з запі-



Сястра паэта В. В. Маякоўскага ў Мінску

сак прасіла Іна Платонава: «Я вельмі цаню творчасць Маякоўскага. Гэта мой самы любі-мы паэт. Прашу дазволіць пра-чытаць урывак з паэмы «Вла-дзімір Ільіч Ленін». Колькі па-чуццяў уклаў Маякоўскі ў гэ-ту паэму! Яны хвалявалі дзя-чыну, і яна натхнёна пра-чыта-ла урывак з паэмы пра вяліка-га Леніна.

Ужо ў гэтым прыкладзе сказ-ваецца папулярнасць паэзіі Маякоўскага. Дзе-б ні выступала Людміла Владзіміраўна — ся-род работніц, ваенных, дзя-цей — яе ўсюды слухалі з ад-нолькавай увагай. Успамінаючи дзіцячыя гады брата, яна пад-крэслівала, што Валодзя вель-мі любіў слухаць чытанне, асабліва вершаў. Калі яго ха-целі за што-небудзь пакараць, то даволі было прыграіць, што яму не будуць чытаць толькі што купленую дзіцячую книгу. З шасці год ён ужо чытаў са-мастойна. Людміла Владзіміраў-

на запомніла два першыя паэ-тычныя радкі пяцігадовага бра-та. Бацькі выпісалі для дзяцей фотаапарат. Валодзя склаў пе-сеньку і сам яе співаў:

«Мама рада, папа рад —
Нам прислали аппарат».

Пасля раптоўнай смерці баць-кі Людміла Владзіміраўна па-ехала ў Москву, каб атрымаць мастацкую адукацыю. Хутка да-ле пераехала ўся сям'я, і старэйшая сястра дапамагла брату па-ступіць у тое-ж Строганав-скую мастацкую вучылішча, у якім займалася сама.

— Малюнкі Владзіміра, асаб-ліва партрэтныя, адразу ж звяр-нулі на сябе ўвагу, але брат на наша пытанне: «Кім ён будзе?» — коратка і упэўнена ад-казаў: «Паэтам».

Верши засланілі ўсё, сталі мэтай яго жыцця.

Прайшлі гады... Цяпер усю-ды любяць майго брата, а якую непасільную барацьбу прышлося перанесці яму. Я

Л. В. Маякоўская сярод студэн-таў Мінскага педінстытута імя А. М. Горкага.

Фото Д. Федзюнкіна

нядыўна закончыла кнігу пра Владзіміра Маякоўскага. Маякніга з'яўляецца каментарыямі да яго вядомай аўтабіографіі «Я сам».

На вечары ў Саюзе пісьмен-нікаў Людміла Владзіміраўна чытала ўрэвюкі з гэтай кнігі: «Пашчочына», «Давід Бурлюк», «Жоўтая кофта» і інш. На жы-вых прыкладах яна даказвае законамернасць развіцця пазіціі Маякоўскага, які з юных год цвёрда і назаўсёды стаў на шлях рэволюцыйнай барацьбы. Пры гэтым яна ўспомніла ціка-вы эпізод. Маякоўскі паклікаў старёшчыку і сам прадаў яму за гроши жоўтую кофту, якую буржуазная прэса спрабавала зрабіць «сцягам яго паэзіі».

І яшчэ адзін эпізод.

У Людмілы Владзіміраўны неяк знік са стала томік Пушкіна. Яна да Валодзі:

— Ты ўзяў майго Пушкіна? Владзімір нічога не адказаў.

Сястра патрабавала:

— Вярні майго Пушкіна. У цябе ёсць свой «Дыр бур-шыл».

Праз некалькі дзён, вяртаю-чы Людміле гэты томік, Вало-дзя сардэчна сказаў:

— Вазьмі, Люда, але не твой-го, а нашага Пушкіна!

Беларускі народ любіць, цэ-ніць, паважае Маякоўскага. На некаторых вечарах Людміла Владзіміраўна дэманстравала запісаны на плёнку голас Маякоўскага. Студэнты педінстыту-та і слухачы рэспубліканскай партшколы ў выкананні аўтара слухалі верши: «Ваенна-мар-ская любоў» і «Сонца».

Гасціванне ў Мінску Л. В. Маякоўскай яшчэ больш павы-сіла цікавасць да паэзіі вяліка-га паэта сучаснасці.

Я. САДОУСКІ

ЧЫТАЧЫ РАСКАЗВАЮЦЬ

КАЛГАСНЫ ПАШТАЛЬЁН

ПЯЦЬ год працуе паштальёнам Чэслава Пуйдак. Яна абслу-гоўвае тры населенныя пункты. Зранку і позна ўвечары раз-носіць газеты і пісъмы. Аднойчы я пацікавілася, чаму яна двойчы прыносіць пошту.

— Летнім часам я працую на полі, а зімой хаджу капаць торф. У абедзенны перапынак іду на по-шту. Увечары і зранку разношу.

Калісьці пры панская Польшчы ў сям'і Чэславы было чатыры хлопчыкі і трох дзяўчынкі. Усе дзеці былі пастухамі ў заможных сялян. Сваё сапраўднае месца ў жыцці знайшли з прыходам совец-

кай улады. Чэслава ўступіла ў комсамол. Яна заўсёды перавы-конвае мінімум працадзён на па-лявых работах у калгасе. Адзін брат яе жыве ў Польшчы, другі па-будаваў дом у Лідзе і таксама доб-ра жыве. Трэці брат пасля службы ў Советскай Арміі ажаніўся, жыве і працуе ў Москве. Чацвёрты брат працуе трактарыстам у Лідской МТС. Пра яго часта пішуць у ра-ённай газете. Самая малодшая ся-стра паехала па вярбоўцы ў Свер-длоўск і там выйшла замуж за доб-рага чалавека. Сярэдняя сястра працуе трактарысткай. Яе партрэт вы можаце бачыць на Дошцы гона-ру.

Пры совецкай уладзе праца чалавека высока ценіцца.

— Я працую і буду працеваць не пакладаючы рук для таго, каб

ніхто не адабраў у мяне права быць роўнапраўнай. Працую за сваё шчасце, за шчасце тых, хто атрымаў права лічыць сябе чалавекам! — гаворыць яна.

Нядыўна старэйшы брат пры-слаў Чэславе пісьмо з Польшчы:

«Я шчаслівы і бясконца рады, што настаў час, калі нас ліцаць за людзей. У якім гэта можна было прыніць сне, каб мая сястра кіра-вала трактарам! Я добра па-мітаю кіны і дакоры, якія раней ліліся на нашы галовы. Заклікаю цябе нястомна змагацца за здабы-тае шчасце!»

Сваёй працай Чэслава адстой-вае гэтае шчасце.

К. НАУМЕНКА.

Калгас імя Мічурэна,
Лідскі раён.

ПОУДЗЕНЬ. Цягнік нястомна ляціць па неабсяжных палях. У вагоне ўпала і ўтульна. Манатонны стук колаў, мернае пагайдванне вагона... У купэ едуць троє: дырэктар перыферыйнага завода Мацвей Франку, майстар цэха з Бухарэстам іён Война са сваёй жонкай Аленай Война. Мужчыны кураць і гучна размаляюць. Алена Война, адгардзіўшыся ад сваіх спадарожнікаў вялікім часопісам, чытае.

— Вы пытаецце, навошта я еду ў Бухарэст? — працягвае размову Франку. — Два месяцы таму назад я пачаў складаць план набору новых кадраў на наступны год. І папрасіў тэрмінова прысласць мне з Бухарэста спрактыкаванага работніка на пасаду галоўнага інжынера. Праходзіць паўтара месяцы, і мне прысылаюць — адгадайце, каго? Жанчыну! Разумееце, які сюрприз? Заводу патрэбны галоўны інжынер, а прысылаюць жанчыну...

Алена Война пры гэтых словаах паднімае вочы, хоча нешта сказаць, але, відаць, перадумала і маўчыць. Франку, нічога не здзяўжаючы, горача ўсклікае:

— Галоўны інжынер павінен быць энергічным, мець вонкі... Гэта значыць, карацей кажучы, ён павінен быць перш за ўсё мужчынам! Вы разумееце мяне? Але гэта яшчэ поўбяды, што прыслалі жанчыну. Справа ў тым, што яна прывезла нейкую новую сістэму вытворчасці і пачынае мяне вучыць, як арганізоўваць працу. Два гады я кірую заводам, а тут прыязджаете нейкая жанчына і гаворыць мне, дырэктару, што ўсё не так, што ўсё трэба інакш.

— Таму вы едзеце ў Бухарэст? — пытаецца іён Война.

— Але. Проста ў міністэрства. Альбо прысылайце мне галоўнага інжынера, альбо...

— ...Прызначце яе дырэктарам, — дагаварвае майстар.

— Ха-ха-ха! — смяеца Франку. — Вельмі хацелася-б бачыць яе ў ролі дырэктара!

— У нас на заводзе здарылася нешта падобнае, — усміхаецца іён Война. — Прыкладна два гады назад прыехала да нас на завод адна жанчына-дырэктар.

— Сур'ёзна? Ха-ха! Але гэта надта смешна.

— І вось спачатку, — працягвае весела іён Война, — некалькі нашых рабочых пайшли ў заўком і заяўлі, што цяжка будзе жанчыне кіраваць заводам...

— Ну, вядома! А як-же інакш?

— ...Што гэта — мужчынская справа...

— Правільна!

— ...Што дырэктар перш за ўсё павінен мець моцную руку.

— Ну, абсалютна верна. У жанчыны ніколі не можа быць такога аўтарытэту, як у нас, не ў крыніце сказаць вашай жонцы, — Франку павярнуўся да Алены Война. — Я думаю, вы таксама згодны са мной? Хіба можа жанчына адпавядаць

ГУМАР СЯБРОЎ

Моцная рука

С. РАШКАНУ

усім патрабаванням, якія ставяцца перад кіраунікамі? Вядома, не. Правільна, таварыш Война?

Але Война глядзіць на Франку і сцвярджальна ківе.

Франку задаволены.

— Скажыце, таварыш Война, — дапытваеца ён, — як ідуць справы ў вас на заводзе?

— Вельмі добра. План бягучага года мы ўжо выканалі і зараз працуем у рахунак будучага года.

— Ну-у, малайцы. Вось гэта — іншая справа! Хто-ж цяпер у вас дырэктарам?

— А ўсё яна.

— Хто яна? — твар Франку выцягваеца.

— Тая жанчына, якую да нас прыслалі два гады таму назад.

Мацвей Франку больш не смяеца:

— І яна спраўляеца?

— Ды яшчэ як! Я-ж вам кажу: мы працуем у рахунак будучага года.

— Жанчына спраўляеца з работай дырэктара буйнага завода?

— Яе нават узнагародзілі.

Іён Война бярэ жонку за руку. Тут толькі Франку бачыць, што на грудзях жанчыны ззяе ордэн Працы другой ступені.

— Нічога не разумею! — гаворыць, канчаткова разгубіўшыся, дырэктар маленькага завода.

— Чаго не разумееце?

— Вы-ж казалі, што ўзнагародзілі дырэктара, а... пры чым тут ваша жонка?

— Мая жонка і ёсць дырэктар нашага завода.

Мацвей Франку папярхнуўся, устаў і вышаў у калідор. Затым ён так-жа нечакана вярнуўся і пачаў хуценъка апранацца.

— Пад'яджаем да Плаешці, — кажа ён.

— Дык вы-ж едзеце ў Бухарэст?

— Я вырашыў сыйсці ў Плаешці... Праз поўгадзіны праходзіць тут цягнік і я паеду назад.

— Што-небудзь здарылася?

— Не... Бачыце... Я павінен падумаць. Магчыма, наш галоўны інжынер... Магчыма, я паспяшаўся...

— Вы ведаецце, гэта часам здаряеца, — згаджаеца Война.

— Я лепш падумаю... Магчыма, яна мае рацыю...

Мацвей Франку хітра скасаваўся на Алена Война. Жанчына, усміхаючыся, устае:

— Я вельмі рада, таварыш Франку, што вы едзеце назад, — і працягвае яму руку.

— О, які моцны поціск рукі! — усклікнуў Франку.

— Значыць, моцная рука, таварыш дырэктар!

Усе троє смяюцца.

(З румынскага часопіса «Урзіка»)

Радзіма-дзеяды

Лета заўсёды абяцае дзеям шмат радасці. Дзяржава арганізуе для іх летні адпачынак.

Дзіцячыя сады і дамы выязджаюць на дачы, школьнікі адпачываюць у піонерскіх лагерах, на пляцоўках, у здраўніцах.


Беларуская рэспубліка мае дваццаць два дзіцячыя санаторы. У іх і ў здраўніцах агульнасноўнага значэння за мінулы год паправілі сваё здароўе 6 720 чалавек. Звыш 140 тысяч школьнікаў адпачывала ў піонерскіх лагерах, праводзіла свае канікулы ў захапляючых турысцкіх паходах, дзе набыло шмат новых сіл і ўражанняў. І так кожны год.

К канцу пяцігодкі ў нас будзе пабудаваны рэспубліканскі санаторый для дзяцей на 200 месц. Усе дзіцячыя ўстановы будуць расшыраны і палепшаны.

На здымку: школьнікі ў паходзе на возера Нарач.



Мал. М. Гурло



КРАСВОРД

Склала Ніна ЖЫГАЛА

Па гарызанталі: 5. Сельскагаспадарчая прылада. 6. Герой рамана А. С. Пушкіна. 10. Гародніна. 12. Жанчына з Баварыі. 14. Публіцыстычны жанр. 16. Пісьменнік-сатырык. 17. Хімічны фарбавальнік. 18. Уздельнік хору. 21. Птушка. 25. Адзінка сілы току. 26. Апакоўка тавараў. 27. Рэчыва, якое ўжываецца ў парфумерыі. 29. Сухая трава. 30. Крупяная расліна. 31. Марская жывёла. 32. Літаратурны жанр. 33. Настольнае пакрывала. 35. Вадаварот. 36. Прывада для вымэрэння глыбіні мора. 38. Няпраўда. 39. Аднаклетачны арганізм. 42. Частка свету. 44. Хатняя жывёла. 45. Драпежнік. 47. Хімічны элемент. 51. Грыб. 52. Пасуда. 53. Нацыянальнае рускае жаночае ўбранне. 55. Частка абсталявання ў кінетэатры. 56. Хатняя птушка. 59. Частка чалавечага цела. 60. Ніткі для вышывання.

Па вертыкалі: 1. Страва. 2. Гаручae. 3. Цвёрдае рэчыва. 4. Горы ў Азіі. 7. Кірунак падарожжа. 8. Лічба. 9. Тэарэма, якая не патрабуе доказу. 11. Архітэктурнае збудаванне. 12. Неарганізаванае паўстанне. 13. Рагатая жывёла. 15. Прапліўны дождж. 19. Горад у Італіі. 20. Малочны прадукт. 22. Музичны інструмент. 23. Пірог. 24. Рэштка. 25. Безуладзе. 27. Кветка. 28. Драпежная рыба. 34. Вечер вялікай руйнуючай сілы. 37. Будаўнічы матэрыял. 38. Галоўка маку. 40. Ласунак. 41. Сасновы лес. 43. Маленькая авечка. 46. Напітак. 48. Цвёрды мінерал. 49. Дзяржава ў Азіі. 50. Саюзная рэспубліка. 54. Документ. 57. Шахматны тэрмін. 58. Жаночае імя.

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, ЗМЕШЧАНЫ У № 4.

Па гарызанталі: 1. Аорта. 3. Габой. 4. Нёман. 6. Азон. 8. Аналы. 11. Бяда. 12. Воск. 13. Сена. 14. Альфа. 16. Колас. 19. Грамада. 21. Баравік. 22. Барнаул. 25. Ізабара. 26. Горкі. 29. Волат. 31. Маўр. 32. Табу. 33. Узда. 34. «Школа». 36. Атам. 37. Казус. 38. Узлёт. 39. Імбір.

Па вертыкалі: 1. Айва. 2. Анды. 3. Газель. 5. Надзел. 7. Нева. 9. Нектар. 10. Лістаж. 11. Барак. 14. Айсберг. 15. Фуганак. 17. Орыноко. 18. Стыліст. 19. Гаіці. 20. Атава. 23. Батрак. 24. Партал. 27. Рукзак. 28. Імжа. 29. Вуха. 30. Лакаут. 34. Шасі. 35. Амур.

Некалькі карысных парад

ЯК ЗАХАВАЦЬ ДЫВАН АД МОЛІ

Змажце kleem ліст паперы, густа пасыпце яго нафталінам, стараючыся, каб ён прыстаў у магчымы большай колькасці. Калі клей высахне, павесьце ліст на сцяну пад дыван.

Каб засцерагчы дыван і крэслы ад пылу і молі, адзеньце на іх чахлы. Абіўку мэблі трэба пацерці сумесцю шкіпінару і нафталіну (на адну шклянку шкіпінару становую лыжку нафталіну). Каб нафталін растварыўся хутчэй,

апусціце бутэлечку з саставам у пасудзіну з гарачай вадой і ўзбоўтвайце да таго часу, пакуль нафталін не растворыца.

РЫБА ФАРШЫРАВАННАЯ

Рыбу ачысціць ад лускі, адрезаць галаву і, не разразаючы брушка, дастаць вантробы; выкінуць з галавы жабры, прымыць халоднай вадой і нарэзаць рыбу папяроначнымі кавалкамі.

З кожнага кавалка рыбы выразаць мякаць, не пашкодзіўши скury. Для прыгатавання фаршу выразаную мякаць разам з цыбуляй і хлебам, намочаным у вадзе і выціснутым, прапусціце праз мясарубку. У фарш дадаць сырое яйка, цуккар, алей, перац, соль і ўсё старанна перамяшаць.

Прыгатаваным фаршам запоўніць кавалкі рыбы ў тых месцах, дзе была выразана мякаць, і пароўнаць нажом, змочаным у вадзе.

На дно каструлі пакласці нарэзаныя кружочкамі буракі і моркву, а таксама старанна прымытае цыбульнае шалупінне.

Паверх гародніны пакласці фаршыраваныя кавалкі рыбы, на іх яшчэ слой гародніны, потым зноў рыбу і зноў слой гародніны. Рыбу з гароднінай заўважыць халоднай вадой так, каб вада толькі пакрыла іх, і, закрыўши кастрюлю, паставіць варыць на слабы агонь на $1\frac{1}{2}$ —2 гадзіны, лічачы з моманту закіплення вады. Пры гатаванні неабходна сачыць, каб рыба і гародніна не прыгарэлі; верхні слой рыбы трэба зредку паліваць бульёнам.

Перад падачай на стол рыбу разам з гароднінай перакласці на блюда, бульён, які застаўся, працадзіць і паліць ім рыбу.

Пры жаданні ў атрыманым бульёне можна зварыць ачышчаную бульбу, якую выкарыстоць на гарнір да рыбы.

Такім способам можна прыгатаваць шчупака, судака, ляшча і карпа.

На адну вялікую рыбу (2—3 кг) — 100—200 г белага хлеба, 300 г цыбулі, 2 буракі, 3 морквы, 1 ст. лыжку цукру, 2 яйкі, 1 ст. лыжку алею.

КВАС СУХАРНЫ

Жытні хлеб тонка нарэзаць і на блясе паставіць у духоўку. Добра падсушаны хлеб пакласці ў пасуду вялікай ёмкасці, заліць варам, шчыльна закрыць накрыўкай, трymаць сухары ў вары некалькі гадзін. Затым настой працадзіць праз сіта ў другую пасуду. Дрожджы папярэдне развесці ў шклянны з цёплым настоем, дадаць цукру і размяшаць, пасля чаго ўліць іх у працэджаны настой і даць перарадзіць. Пры з'яўленні

пены напітак трэба яшчэ раз працадзіць і затым разліць у бутэлкі, закаркаваць іх і вынесці ў халоднае памяшканне, дзе захоўваць да ўжывання.

На 5 л вады — 1 кг жытнія хлеба, $1\frac{1}{2}$ шклянкі цукровага пяски і 20 г дрожджаў. У настай можна дадаць крыху мяты або разынак.

ТВАРОЖНАЯ ЗАПЯКАНКА

У прапушчаны праз мясарубку тварог пакласці 2 ст. лыжкі растопленага масла, збітае з цукрам яйка, манныя крупы, $\frac{1}{2}$ чайнай лыжкі солі, ванілін. Усё гэта старанна перамяшаць драўлянай лапатачкай, дадаўши ачышчаныя і прымытыя разынкі, калі ёсць. Пасля гэтага тварожную масу вылажыць на падмазаную маслам і пасыпаную тоўчанымі сухарамі патэльню або ў неглыбокую кастрюлю, зраўняць паверхню, змазаць смятанай, спырнуць маслам і запякаць у гарачай духоўцы на працягу 25—30 хвілін. На стол запяканку падаюць гарачай з сіропам або смятанай.

На 500 г тварогу — 1 яйка, па 3 ст. лыжкі смятаны і цукру, 2 ст. лыжкі манных круп, 100 г разынак, $\frac{1}{4}$ парашка ваніліну, 1 шклянку ягаднага або фруктовага сіропу і 3 ст. лыжкі масла.

ПІРОЖНАЕ З УЗБІТЫМІ СЛІЎКАМИ АБО ЗАВАРНЫМ КРЭМАМ

Уліць у кастрюлю шклянку вады, дадаць масла, соль і паставіць на агонь. Як толькі вада закіпіць, усыпаць адразу ўсю муку, размяшаць і на слабым агні праварыць 2—3 хвіліны, памешваючы. Затым зняць кастрюлю з агню і дадаваць яйкі (па аднаму), старанна размешваючы; як толькі цеста пачне цягнуцца, спыніць дадаванне яек, цеста раскачаць у выглядзе булачак, выкладаючы іх на ліст, злёгку змазаны маслам, на адлегласці $3\frac{1}{2}$ —4 см адна ад другой. Для выпечкі паставіць ліст у гарачую духоўку на 15—20 хвілін, а як толькі булачки зарумяніцца і павялічыцца ў аб'ёме, збавіць жар у печы, не вымаючы булачак, і дапячы да гатоўнасці.

Гатовыя булачки надрэзаць удоўж з аднаго боку і, прыадкрыўши, напоўніць сярэдзіну сліўкамі, збітымі з дадаваннем цукру і ваніліну. Можна іх запоўніць таксама заварным або слівачным крэмам. Затым пасыпаць цукровай пудрай, пакласці на блюда і падаць.

На 1 шклянку муки — 100—125 г масла або маргарыну, 4—5 яек, 1 шклянку вады, $\frac{1}{4}$ чайнай лыжкі солі, шклянку слівак, $2\frac{1}{2}$ ст. лыжкі цукру, $\frac{1}{4}$ парашка ваніліну або 1—2 лыжкі лікёру.



Сукенка з лёгкай набіўной тканины, па таліі адразная, ліф аблігаючы. Дэкальтэ ўпрыгожана ледзь сабраным валанам. На левым плячы букецік штучных кветак. Спадніца з трох палотнішчаў канчаецца валанам.


Аўтар А. І. Гадзіцкая.



Сукенка-касцюмчык, шарсцяная, для дзяўчынкі школьнага ўзросту. Складаецца з сіняга сарафана, белай кофтачки і жакета чырвонага колеру, аздобленага бейкай колеру сарафана.

Аўтар М. К. Мікульчык.

МОДЫ



Касцюмчыкі для хлопчыка і дзяўчынкі дашкольнага ўзросту. З ільнянага палатна двух колераў: светлазялёна і шэрага. Аздоблены тасёмой.
Аўтар Б. Н. Навасёлаў.

Прыгожая летняя сукенка з лёгкага шоўку.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія: К. А. АБУШЭНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 05009

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Падпісана да друку 8/V-56 г.

Адрес рэдакцыі: Мінск, Праспект імя Сталіна, Дом друку. Пакой 23. Тэлефон 2-33-03.

Друкарня імя Сталіна, Мінск. Цана 1 р. 80 к. Дадатак — выкрайка. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Тыраж 100 000 экз. Заказ № 323.



8000000 198 1232

